

УМОВЫ ПАПІСКІ:

Вся ў асн 80 а. на 3 в-цы—2 р. 80 а. на 6 в-ц—5 р. на 1 год—9 р. 75 а. Зьявіцца «адау»: мюльовага—10 а., інша-гародніна—20 а.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За радок канпарат (пасля тавоту)—50 а. Іншагародні—1 р. Пасля тавоту ў два разы даравай, Пры шматразовым друкаванні—аднада за згодзе.

Падпісва і абвесткі прымаюцца ў Гал. Кантора газ. «Звязда»—Г. Менск, Савецкая, 63, (трэці паверс) ад 9 гадз. раніца да 3-х гадз. дз. У агульных гарадах—у адд. Бол. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантор

1) Рэдакцыя прымае ад 11—1 гадз. дз. тэлефон № 10-74. 2) Кантор рэдакцыі—ад 12 да 2-х гадзін дз. тэлеф. № 6-18. 3) Начны рэдактыр (архиварна) ад 8 гадз. веч. тэл. № 6-42. Кіраўн. Г. Канторам Кантора абвестак падпіскі) тэл. № 761.

пятніца, 18 студзеня

1929 г. № 14 (3121) Конт нумара пумару ўсёды 5 кап.

Год выданья дванаццаты.

Пленум ЦК КП(б)Б

Пленум ЦК КП(б)Б склікаецца на 19-га студзеня 1929 г. з наступнай павесткай дня:

1. Аб пяцігадовым плане развіцця народнае гаспадаркі ў БССР, дакл. т. т. Галадзед і Карклін.
2. Аб рэгуляванні росту партыі, дакл. тав. Васілевіч.
3. Аб ходзе перавыбару саветаў, дакл. т. Хацкевіч. Сакратар ЦК КП(б)Б ГАМАРНІК.

Дабіцца пералому ў загатоўчай працы

Увага, якую ў апошні час зьявляюць нашы цэнтральныя партыйныя органы і органы ўлады на пытаньні загатоўчай кампаніі, на цэлы рад даных па гэтым пытаньні выразных і вычэрпваючых дырэктыву, павінна была забяспечыць далейшы пасьпяховы ход загатоўчай кампаніі.

Між тым, даныя за першыя дзесці дзён студзеня ня толькі не паказваюць павышэньня заготовак асноўных відаў сырку, але даюць і зніжэньне супроць 3-й дэкады сьнежня і рэзкае недавыкананьне месячнага заданья.

Так, па ільну мы маем выкананьне месячнага заданья ўсяго на 28 проц., пры абсалютным змяншэньні супроць 3-й дэкады сьнежня на 170 тон.

Асабліва адстаюць наступныя акругі: Полацкая—24 проц. месячнага пляну, Гомельская—19,5 проц. і Віцебская—17,7 проц. пры сярэднім па рэспубліцы—28 проц.

Па ільна-семеі—выканана месячнае заданьне на 26 проц. пры абсалютным змяншэньні супроць 3-й дэкады сьнежня на 200 тон і пры значным адставаньні па акругах: Віцебскай—15 проц., Полацкай—14 проц. і Гомельскай—усяго 6,7 проц.

Па буйной скурсыраваньне выканана месячнае заданьне на 27,3 проц. пры адставаньні Менскай, Гомельскай, Магілёўскай і Аршанскай акруг.

Амаль той-жа малюнак наглядзецца і па дробнай скурсыраваньне.

Аб чым гавораць гэтыя лічбы? Яны гавораць аб тым, што нашы загатоўчыя апараты ня прыступілі яшчэ як сьлед да выкананья даных дырэктыву. Ня ўлічваюць, што рашаючым месяцам у справе заготовак зьяўляецца імяна студзень.

Ня ўлічаны дырэктывы партыі, што цяпер неабсяпечна чакаць самацёку патрэбнае сыравіны, а неабходна праявіць максымальныя зусілы для зьяўленьня толькі

шчынкаў на мясцох ствараецца неабсяпечна тэндэнцыя нядабаваньня да заготовак. Мы загалда ведаем, што будучы спробы тлумачыць гэтае недавыкананьне сьвятатамі. Усе гэтыя тлумачэньні цяпер нягрунтоўны. Інтэрэсы краіны патрабуюць прыцягненьня ўсёй нашай увагі да справы заготовак з пункту погляду забеспячэньня поўнага яе выкананья. Тэрмін для гэтага застаўся зусім невялікі. Рашаючым месяцам зьяўляецца студзень—люты, у працягу якіх мы абавязаны дабіцца павышаных вынікаў супроць мінулых месяцаў.

Трэба цьвёрда памятаць, што ў студзені—лютым ужо пачынаецца пэрыяд павялічэньня грашовых сродкаў у вёсцы за кошт лясных заработкаў і правадзімай кантрактыўнай. Трэба ўжо зьмяніць мэтад работы, не абмяжоўваючыся чаканьнем прывозу сыравіны на кірмашы, а праводзіць выезды на вёску і давесці трымальніку сырку аб выгадзасці як для яго, так і для дзяржавы зьдэчы сыравіны імяна цяпер. Трэба разьбіць чуткі, што распаўсюджваюцца муламі і іншым цёмным элемэнтам, аб тым, што ўвесну яна будзе даражэй.

Трэба рашуча прымяніць усе спробы мулакоў і капаньняў на рынках з нашымі дзяржаўнымі загатоўцамі—пад відам закупаў для ілжаарцеляў і ілжасматужнінаў.

Адначасова трэба прыняць больш рашучыя меры па спяганьні грашовых плацяжоў з сялянства (страхоўка, крэдытныя абавязальствы і інш.).

Бясспрэчна, што гэта вялікая задача не пад сілу аднаму толькі загатоўчому апарату. Неабходна ўсебаковае падтрыманьне і дапамога з боку ўсёй грамадзкасьці вёскі над поўным і сталым кіраўніцтвам партыйных органаў на мясцох.

Няма патрэбы чакаць цяпер новых дырэктыву. Трэба націснуць на

Падрабязнасьці адрачэньня Аманулы-хана

Новым каралём Аўганістану агалошан брат Аманулы—Інаятула

Правакацыйная палітыка Англіі асуджана на няўдачу

Аманула застанеца права-з мяцежнікамі закл ючана дыром маладога Аўганістану

ПАРЫЖ, 16. Аўганская місія ў Парыжы перадала ў друк паведамленьне, у якім закрэсьлена значэньні некаторых газет на тое, што новы кароль Аўганістану Інаятула зьяўляецца прыяцелем Англіі.

Місія заяўляе, што новы аўганскі кароль перш за ўсё зьяўляецца паслядоўным аўганскім нацыяналістам і намеран падтрымліваць лепшыя адносіны з усімі замежнымі дзяржавамі, не аддаючы перавагі якой-небудзь з іх.

У гутарцы з «Чыкаго Трыбун» аўганскі пасланнік у Парыжы Хабібула Тарэф заявіў наступнае: «Цёмныя інтрыгі Англіі надбухторылі некаторыя плямёны супроць Аманулы. Аднак падобная палітыка асуджана на няўдачу, бо Інаятула аўсім не зьяўляецца прымадаў у руках Англіі, якім яго прабуюць прадставіць. Ён такі-ж аўганскі партыёр, як Аманула і імкнецца перш за ўсё да незалежнасьці Аўганістану. Як відаць, ён прыняў прастол па прыяцельскай згодзе з Аманулай, разлічваючы гэтым суцэлю краіну і сарваць замежныя змовы.

Аманула застанеца правадыром маладога Аўганістану, як заснавальнік вялікіх рэформ, далейшае наступнае ашыццельнае якіх нічым ня можа быць спынена.

Аўганістан абнавачваецца ў тым, што ён аддае перавагу Расіі. Гэта лягца. У сапраўдзасці Аўганістан знаходзіцца ў прыяцельскіх адносінах з СССР, бо да гэтага часу ад нашых адносін з рускімі мы бачылі толькі добрыя вынікі, у той час, як з боку іншых дзяржаў мы стала бачым толькі інтрыгі і варожыя намеры». (ТАСС).

ЛЕНДАН, 16. Агэнтства Рэйтэр паведамляе, што ў Нью-Дэлі (Індыя) атрыманы падрабязнасьці аб падзеях, якія прыявілі да адрачэньня Аманулы.

Вясьвятляецца, што ў нядаўню войска Аманулы было прымушана ачысьціць Каседаманскую даліну пад моцным напорам мяцежнікаў.

У працягу ночы правадыр мяцежнікаў Баца Сакао ўвайшоў у даліну, у якой знаходзіцца Кабул, і абіружыў важнае ў стратэгічных адносінах сяленьне Дохнопэ, прыблізна ў 3-х мілях на захад ад Кабулу. Сяленьне гэтае, дзе знаходзілася штаб-кватэра войск караля, было захоплена мяцежнікамі разам з вялікім гарнізонам і некаторай колькасьцю гармат. Учора мяцежнікі вялі далей наступленьне на Кабул і пасля бамбавяржыні захапілі вышыні, якія камандуюць над ваколіцамі гораду.

Тадэ Аманула прыняў рашэньне адрачыцца і яго брат быў належным чынам каранаваны.

Потым, група мвл і рэлігійных правадыроў накіравалася з Кабулу ўстанавіць кантакт з мяцежнікамі. Было закл ючана перамір'е. Учора Аманула знаходзіўся яшчэ ў Кабуле.

Аўганскі генэральны консул у Дэлі паведамляе, што Аманула, адрэкасьці дэбрахвотна і прыяняў у якасьці свайго пераемніка свайго брата Інаятула, з якім у ім прыяцельскія адносіны. Паведамляецца, што ён карыстаецца даверам духавенства. (ТАСС).

ЛЕНДАН, 16. Агэнтства Рэйтэр паведамляе з Пешавару: «Паводле апошніх вестак з Кабулу, там пасля запыненьня пачалася баі ў значным маштабе. Яшчэ невядома, як аднесьліся плямёны да ўступленьня на трон Інаятулы». (ТАСС).

Супроць прыгнечанья калёніяльных народаў

Кук заклікае да падтрыманья і абароны прале тарыята СССР

ВЭРЛІН, 16. На пасяджэньні ў Кёльне сёі выкапкому лігі на барацьбе з імперыялізмам і прыгнечаньнем калёніяльных народаў была заслухана прамова тав. Мельніцкага, які выступіў у спрэчках на тэма: «Гэты аб'яднаны прафэсар».

Памяці Карла Лібкнэхта і Розы Люксембург

Дэманстрацыі рабочай моладзі ў Празе і Вэрліне ПРАГА, 16. З прычыны 10-й гадавіны забойства Карла Лібкнэхта і Розы Люксембург учора ў Празе адбыліся дэманстрацыі рабочай моладзі. Дэманстранты сабраліся перад памяшканьнем рэдакцыі с.д. органу «Право Ліду»; камуністычны дэпутат Грушка выступіў з прамовай, у якой падкрэсьліў ролю нямецкай с.д. у забойстве Лібкнэхта і Люксембург. (ТАСС).

ВЭРЛІН, 16. Учора ўвечары, у зьвязку з 10-й гадавінай забойства Карла Лібкнэхта і Розы Люксембург, рабочая моладзь у колькасьці паўтары тысячы чалавек наладзіла дэманстрацыю. На пляцу, дзе зьявіцца рэдакцыя с.д. газэты «Форвертс», гаварыліся прамовы. З памяшканьня «Форвертс» паведалі паліцыю, якая прыбыла на некалькіх грузавіках і атакавала дэманстрантаў, пусьціўшы ў ход гумавыя палкі. Некалькі чалавек паранена. Каля 20 арыштавана. (ТАСС).

Пакты, якія прыкрываюць гарматы

Амэрыка і Францыя, падпісаўшы дагавор аб міры, ліхаманкава рыхтуюцца да вайны СССР — адзіная краіна, якая сапраўды імкнецца да міру

ВАШЫНГТОН, 16. Сенат Злучаных Штатаў Паўночнай Амэрыкі ратыфікаваў пакт Кэлёга 85 галасамі супроць 1-га.

Калі былі абвешчаны вынікі галасаванья, сенатар Брукхарт зьявіўся ў прамовай да сэната, у якой заявіў, што Злучаныя Штаты і Савецкі Саюз зьяўляюцца першымі сапраўды дзяржавамі, якія ратыфікавалі пакт Кэлёга.

Брукхарт сыказаў надзею, што абедзве дзяржавы будуць імкнуцца да знішчэньня вайны за ўсім сьвеце.

Першым вытаньнем пачынуўся сэнат усьля ратыфікацыі пакту Кэлёга было пытаньне аб законапрапанаваньні марской судна-будавнічай праграмы, якая прадуладжвае пабудову 15 ірз'тэраў. (ТАСС).

ПАРЫЖ, 16. Учора французскі сэнат абавароў імпэрыялізмам Лемэры аб пакце Кэлёга. Імпэрыялізм між іншым падкрэсьліў, што сэнат ПАЗШ адначасова з ратыфікацыяй пакту Кэлёга рыхтуюцца да абмеркаваньня вайсковай праграмы ваенна-марскога будаўніцтва.

У палітычным колах зазначаюць на ніжэйшым супадзеньні: французская палата ўчора разглядала танкама і законпраект аб пабудове новых ваенных суднаў. Гэтыя судны, якія ўваходзяць у дэталу частку агульнай праграмы французскага ваенна-марскога будаўніцтва, мэрхуюцца закл ючы лічэ ў ліпені 1929 г. Агульны кошт праектаванага суднаў складале каля 280 млн. франкаў, якія будуць выдаткаваны на працягу 1929 г. і 1930 г. (ТАСС).

пакт можа прыняць характар пакту аб ненападзе, які Польшча сама прапавалава Расіі, але пры ўмове, каб гэты пакт не абмежаваўся Польшчай і Расіяй, а быў распаўсюджаны на ўсе краіны Эўропы, якія не насярэдна гранічаць з Расіяй, пачынаючы ад Румыніі і канчаючы балтыцкімі дзяржавамі. Я мяркую, што перагаворы закончана пасьпяхова і што ўсе гэтыя краіны надпішучь прапавалаваў агоду.

Я ня бачу яму трэба інакшавіць аб гэтым». (ТАСС).

Латвія і Эстонія рыхтуюць адказ на мірныя прапановы СССР

РЫГА, 16. Паводле вестак з газэт, латвійскі і эстонскі ўрады рыхтуюць агульны адказ на літоўскую прапанову аб далучэньні Латвіі і Эстоніі к прапанаванаму СССР прагаколу аб абыццельнасьці пакту Кэлёга. (ТАСС).

Румынскі друк аб другой ноце літвінава

ВЕНА, 16. Як паведамляюць з Бухарэсту ратыфікацыя пакту Кэлёга сэнатам Паўночна-Амэрыканскіх Злучаных Штатаў выклікала задатальнае ў румынскіх урадавых колах, якія спадзяюцца, што гэта ратыфікацыя падігне за сабой «няўдачу» савецкай прапановы Польшчы.

Польскі сойм прыступіў да перагляду канстытуцыі

Чуткі аб падрыхтоўцы ваеннага перавароту Масавыя арышты ў Польшчы

ВАРШАВА, 16. Сёсія польскага сойму аднавілася учора ў вельмі напружанай абстаноўцы.

З аднаго боку гэтаму садзейнічала дэманстрацыйная алмова Пільсудакага паслаць сваіх прадстаўнікоў у бюджэтную камісію сойму на абгаварэньне вайсковага бюджэту.

З другога боку напружанай атмасфэры ў сойме спрыялі чуткі аб падрыхтоўцы, так званай, палкоўніцкай групы пілсудчыкаў (група Славэка) да дзяржаўнага перавароту, у выпадку няўдачы перагляду вайсковага бюджэту парламанцым шляхам.

Учора сойм фармальна прыступіў да перагляду канстытуцыі. Покі пілкіх канкрэтных праектаў зьмены канстытуцыі сойму ня было прадстаўлена. Левыя групы кі пакуль выступаюць саадларна супроць пагоршанья канстытуцыі.

Плсудчыкі разлічваюць у справе перагляду канстытуцыі на дапамогу правых групавак.

Вельмі характэрным было выступленьне на пленуме сойму лідэра ППС Лібэрмана, які заявіў, што права сойму кантраляваць дзяржаўны бюджэт на справе даўно ўжо знішчана. Урад даўно ўжо далускае перавыдаткі па бюджэту на сотні мільянаў і ня думае ўжо прасіць сойм аб засьвярдзэньні гэтых выдаткаў.

У зьвязку з стварэньняе абстаноўкай на пытаньні аб канстытуцыі ў соймавых колах лічаць магчымымі новыя рэзкія сутычкі паміж урадам і соймам. (ТАСС).

У зьвязку з стварэньняе абстаноўкай на пытаньні аб канстытуцыі ў соймавых колах лічаць магчымымі новыя рэзкія сутычкі паміж урадам і соймам. (ТАСС).

Водгукі расстрэлу украінскіх сялян

ВАРШАВА, 16. У зьвязку з расстрэлам сялян у вёсцы Вацятычы, у паблізу Львова, дэпутат Сельробу, Валяцішкі патрабаваў утварэньня спецыяльнай соймавай камісіі для рассьледваньня гэтае справы.

Аднак, сойм большасцю галасоў адхіліў гэту прапанову, перадаючы справу на разгляд адміністрацыйнай камісіі сойму.

Прадстаўнік вёскаў заявіў, што віноўнікаў крываных пацэіў стара шукаць сярод тых, якія тут скардзіцца на тое, што сялян крыводзіць».

Як паведамляюць, апрама трох сялян, якія памёрлі на месцы, памёр ад ран яшчэ адні сялянін.

Нахвалючы ахвир расстрэлу у Вацятычах суіравалася градыдэна дэманстрацыйная украінскага сялянства. (ТАСС).

Масавыя арышты

ВАРШАВА, 16. Газэты паведамляюць аб новых масавых арыштах у Польшчы. У апошнія дні арыштавана каля 100 чалавек, якія западозраны ў камуністычнай дзейнасьці. (ТАСС).

Ніяк ня могуць вырашыць

ВАРШАВА, 16. Польскі пасланнік у Маскве Патэк учора меў нараду з міністрам прамысловасці і гандлю Квяткоўскім, пасля чаго быў прыняты прэм'ер-міністрам Барце-

проблеми, а не тільки мануфактурні та при умільних мануфактурних наших таварних запасах. На аснове даних аб здавальняючим виконанні пляну заготовок за I квартал, у наших заготовч...

Толькі гэткая праца збярэець нам поўнае виконанье пляну заготовак. АБРАМСОН.

Больш увагі вытворчасці

Калдагаворная кампанія заканчваецца. У бягучым гаспадарчым годзе намачаецца значнае палепшанье матар'яльнага становішча адстаўшых груп рабочае класы. Па ўсіх калектыўных дагаворах намачаецца захаваньне, а ў цэлым радзе выпадкаў, палепшанье правых і бытавых умоў работы супроць 1927-28 г. На мерапрыемствы на палепшанні аховы працы асыгнуецца па прамысловасці ВСНГ звыш 600 тысяч рублёў, а на пашырэнне рабочага жылбудаўніцтва звыш 1.200 тысяч рублёў. Усё гэта пакавае, што з ростам прамысловасці і народнае гаспадаркі паліпшаецца матар'яльнае становішча працоўных мас.

Адзін з важнейшых задач калдагаворнай кампаніі бягучага году было заахвараць увагі рабочае класы на гаспадарчыя труднасці і на задачы ўмацнення ўдому прамысловасці.

Асноўнымі задачамі прамысловасці з'яўляюцца: 1) павышэнне таварнай прадукцыі; 2) звышнорме сабекошту; 3) палепшанне якасці прадукцыі.

Выходзячы з гэтых задач, рэспубліканская прамысловасць БССР націла на прафіліянае павышэнне балаву прадукцыю на 50 проц., звышнорме сабекошту на 7 проц., і палепшанне якасці прадукцыі. Викананне гэтых плянавых заданняў магчыма толькі пры вышэйшай напружанасці энэргіі прапаўнікоў прамысловасці, актыўнай дапамозе партыйных і прафесійных арганізацый на вытворчасці. У першую чаргу гэтыя задачы павінны быць усвядомлены рабочай грамадзасцю, рабочым актывам на прадпрыемствах. Павышэнне валавой прадукцыі ў працягу аднаго году на 50 проц. і звышнорме сабекошту на 7 проц. з'яўляюцца звышнорме заданнямі, якія патрабуюць мабілізацыі актывнасці ўсяго пралетарскага класу.

Асабліва выразнасць павінна быць выяўлена гаспадарнікамі на забеспячэнні прадпрыемстваў сыравінай і счасовым сканчэннем капітальных рамонтаў і будаўніцтва.

Трэба поўна скарыстаць усё вытворчае абсталяванне, павышчаючы колькасць змен і не дапускаючы тэхнічных прастоюў прадпрыемстваў. Барацьба за звышнорме сабекошту павінна пайсці па лініі рацыяналізацыі працаў вытворчасці, памяншэння браку, лому, лепшага скарыстання алідаў, правільнай арганізацыі і паравання працы і памяншэння накладных непатрэбных выдаткаў. Асабліва сур'ёзна увага павінна быць звернута на звышнорме працоўнай дысцыпліны і прадукцыйнасці працы. Усе гэтыя задачы павінны стаць у центры ўвагі «троххуткі» на прадпрыемствах, парт'ячэй, фабкому і дырэктара.

Гэтыя пытанні павінны быць завостраны на рабочых сходах пры калдагаворнай кампаніі і канкрэтна прапараваны заводзкімі арганізацыямі.

Кожны рабочы павінен п'верда памятаць і ведаць, што ён працуе на сваім сацыялістычным прадпрыемстве. Прагуны, праход п'янымі на

работу, гультайства, сьвядомае звыжэнне норм выпрацоўкі, пагоршанне якасці прадукцыі—зьяўляюцца аб'ектыўна шкодлівым сацыялістычнай прамысловасці і зрывае пляны яе развіцця. Такім зьявішчам рабочая грамадзасць павінна абвясціць рашучую барацьбу. Трэба памятаць, што класавы вораг працікае на прадпрыемствы не толькі пад відам ахвараўніцтва, але і з мэтай сьвядомага шкодліцтва. Адзначаю некаторыя абуральныя факты на некалькіх прадпрыемствах: пагоршанне якасці прадукцыі і сьвядомае звыжэнне норм выпрацоўкі (завод п'выкоў «Чырвоны Кастрычнік»); сьвядомае псаванне частак машын (Асістрой, фабрыка запалак); сьвядомае дрэннае кладка фундаменту (будова ўнівэрсытэцкага гарадку); нядабрыя адносіны дырэктароў прадпрыемстваў да пытанняў экперту (сута імя Домбалі) і рад іншых выпадкаў.

Усё гэта патрабуе асаблівай пільнасці і ўмоўнай барацьбы супроць расхлябанасці, безгаспадарчасці, разгільдства і шкодліцтва. Рабочая грамадзасць павінна аказаць поўную дапамогу на падняцці працоўнай дысцыпліны і павышэнні прадукцыйнасці працы. Партыйцы на вытворчасці, ля вартштату, павінны быць у першых радках па ўдзеле прадукцыйнасці працы і рацыяналізацыі вытворчасці.

Рацыяналізацыя прамысловасці, электрыфікацыя, ўмоўнае капітальнае будаўніцтва дае магчымасць ажыццяўлення плянавых заданняў па ўдзеле прадукцыйнасці працы. Гэтае заданье павінна быць виканана. Асабліва трэба заахвараць увагу на памяншэнне колькасці нявыходаў на работу. У 1928 годзе працент нявыходаў на работы складаў больш 10, што азначае штодзённы нявыход на работу па адной толькі прамысловасці ВСНГ Беларусі каля 2.600 ці 2.700 чалавек. Вялікі працент нявыходаў прыпадае на хваробы і водпускі, але таксама значны працент бяспрычынных прагулаў. Таксама трэба памяншыць лік пасяджэнняў у рабочы час.

У I-м квартале бягучага гаспадарчага году наглядзлася дрэннае становішча ў галіне працоўнай дысцыпліны пры значным росце зарплатаў. У першым квартале ў п'внстарчальнай меры праведзена дырэктыва аб звыжэнні сабекошту.

Трэба хутка дабіцца рашучага пералому.

Дырэктары прадпрыемстваў павінны ўзмацніць сваю работу і абавязкова ў бліжэйшыя тыдні паставіць канкрэтна гэтыя пытанні на сходах парт'ячэек, вытворчых камісій і агульных сходах рабочых.

Рабочая грамадзасць, пасцпенныя газеты, рабкоры, наш друк павінны завострыць сваю увагу на рабоце прамысловых прадпрыемстваў, выкрываючы дэфекты, ня глядзячы на асобы.

Прафіліянае знаходзіцца над пагрозай невиканання. Трэба дапамагчы прамысловасці викананне сваю вытворчую праграму і даць краіне больш тапару лепшай якасці і па большымі звышнорме сабекошту.

КАРП.

двух прывітаньня асаблівых з'яўляюцца. Услед за тым Кук зрабіў даклад аб задачах прафсаюзаў у барацьбе супроць імперыялізму. У гэтым дакладзе Кук разна крытыкаваў перагаворы з Мундан аб міры ў прафсаюзах і выст, піў супроць ліб'ральных накіраваных англійскай рабочай партыі.

Кук выказаўся за ўтварэнне адзінага інтэрнацыяналу прафсаюзаў, які павінен быць зьвязан з анты-імперыялісцкай лігай.

Далей Кук выкрываў імперыялістычнае кіраванне Лігі Нацый і заклікаў да гуртасанага падтрымання і абароны савецкага пралетарыату праз прафсаюзаў.

У заключэнне Кук заявіў: „галоўнай задачай зьяўляецца падтрыманне нашых таварышоў у СССР у іх будаўніцтве“.

У опрэчненні па дакладу Кука першым выступіў старшыня французскай унітарнай нацфедэрацыі працы Эрык, які падкрэсліваў, што сапраўднае барацьба супроць імперыялізму вядзецца ў Францыі толькі камуністычнай партыяй і унітарнай нацфедэрацыяй. У заключэнне Эрык паветаміў, што унітарная нацфедэрацыя працы паставіла далучыцца да Лігі.

Прасьледванье рабочага руху ў Латвіі

РЫГА, 16. Па пастанове ўраду закрыт орган рабоча-сялянскай фракцыі союму «Дарбс ун Майэ». 20-га студзеня па ўсёй Латвіі наладжваюцца масавыя дэманстрацыі-пратэсты супроць прасьледванняў рабочага друку і рабочых арганізацый, супроць разбурэння больнічных кас, а таксама супроць беспрацоўя і голаду. (ТАСС).

Ленінскі камсамол за пяць год

Камуністычны саюз моладзі, прыняўшы пасля сьмерці Леніна назву Ленінскага камсамолу, гэтым самым узяў на сябе абавязак апраўдаць гэтую высокую годнасць шляхам маруднай штодзённай работы на будаўніцтве сацыялізму.

За пяць год пасля сьмерці Леніна ўсе ЛКСМ уцягнуў у свае рады больш мільёны маладых рабочых і сялян, стаў сапраўды масавай палітычнай арганізацыяй рабоча-сялянскай моладзі і яе кіраўніком. Праз камсамол новыя кадры маладых рашчых і сялян усё больш і больш далучаюцца да грамадзка-палітычнага жыцця краіны. Разам з партыяй, разам з рабочай класай і батрацкімі, бядняцкімі і серадняцкімі пластамі сялянства Ленінскі камсамол праішоў праз цяжкія іспыты, вытрымаў гэтыя іспыты і апраўдаў сваё імя.

ЛЕНІНСКІ КАМСАМОЛ ІДЭАЛЭГІЧНА ЎЗМАЦНІЎСЯ

У барацьбе ідэалэгічнай і арганізацыйнай у трацізмам наш саюз выявіў свой сапраўды ленінскі твар. Траціццэцкая ідэалэгія ня мела ў камсамоле базы і ліч траціццэцкіх у нашым саюзе быў нічэмы. Камсамол ня мог заставацца нейтральным і ў барацьбе з правым ухілам. Правы ўхіл са ўсёй сваёй апарцызічнай сутнасцю не знайшоў і ня знойдзе больш або менш прыкметнага ліку прыхільнікаў у радках камсамолу. Камсамол быў і будзе рашучым праціўнікам палітычнай абыватальшчыны, палітычнага безразлічча.

КАМСАМОЛ—УДЗЕЛЬНЫ САЦЫАЛІСЦЫЧНАГА БУДАЎНІЦТВА

Ленінскі камсамол ня мог быць звязан працёй міма гаспадарчых і палітычных мерапрыемстваў партыі і савецкай улады,—рацыяналізацыі

таварышоў у мацаванні і пры актыўнай дапамозе сацыял-дэмакратаў імкнуча дэарганізаваць міжнародныя рабочы рух. Я ня згодзен з Кукам, які малое рэфармістах, толькі як ён іх ведае. У Кука яшчэ засталіся ілюзіі дакошт англійскай генеральнай рады прафсаюзаў. Разгром англійскай гарнякоў, ліквідацыя англійска-расійскага камітэту, моўдзіам (перагаворы аб міры ў прамысловасці) і іншыя ўчынкі генеральнай рады—усё яшчэ не зьяўляюцца для Кука дастатковымі довадамі, што англійскія рэфармісты сьвядома выконваюць ролю здраўнікаў. Праект Кука аб'яднання ўльтра-правых і ўльтра-левых элементаў рабочага руху ў адзіны баявы фронт супроць імперыялізму—аддас дзілічай наіўнасцю. Імперыялістыя прабуюць ашукаць масы новымі пацыфістымі мануэрамі, як канфэрэнцыя па разбраенні, пакт Кэліга і г. д. У гэтым ім дзейна дапамагаюць сацыял-дэмакраты. Адзінаю краінаю, якая сапраўды жадае міру, зьяўляецца Савецкі Саюз.

Адказваючы Мельніцкаму, Кук заявіў, што ён зусім ня схільны абарочаць лігу ў чырвоны інтэрнацыянал.

Лісна з'явае аб тым, што капіталістычныя дзяржавы ўзброіваюцца ў лікамніскай зухтасцю. Ня гледзячы на падпісанне ў Парыжы мірнага дагавору (пакт Кэліга), большасць падпісаных яго дзяржаў рыхтуюць новую крываую бойню. Пакт Кэліга зьяўляецца для імперыялістыа толькі заслоной, сродкам для ўсмілення і ашукання рабочых і сялянскіх мас.

БРЫЯН АБ САВЕЦКАЙ ПОЛЬШЫ І ПАКЦЕ КЗЛЭГА

ПАРЫЖ, 16. Адказваючы на прамову дэпутата Лемэры ў французскім севале, міністр замежных спраў Брыян заявіў:

„Лемэры кажа: «паглядзеце, якое небяспечнае ўжыванье ўжо зрабілі з пакту Кэліга некаторыя краіны; паглядзеце, як саветы захапілі пакт у свае рукі, прабуючы інтрыгаваць супроць Польшчы». Але паглядзеце, якое паважанье пакту з боку народа, які з такой гіроніяй адносіцца да органаў міру, створаных буржуазнаю грамадзасцю.

Гэта ў сапраўдысці паважанье, калі толькі ня хітрасьць».

„Мы абгародзілі пытаньне, кажа талей Брыян, і прышлі да пераконання, што ў даным выпадку

Камсамол рыхтуе кадры міжнародных рэвалюцыянераў

Мы не апраўдалі-б годнасці ленінскага камсамолу, калі-б не вырашлі правільна нацыянальнага пытаньня і калі-б ня імкнуліся выхавань з кожнага камсамольца інтэрнацыянальнага рэвалюцыянера.

Кожная падзея ў барацьбе пралетарыату з капіталізмам на ўсходзе і на захадзе прыкоўвае да сабе увагу ўсяго Ленінскага камсамолу. Усю сваю штодзённую работу мы падпарадкоўваем да задачы паскарэння сусветнай пралетарскай рэвалюцыі.

Скажэнны нацыянальнай палітыкі, ускінае праўдзельнае шавінізму, вузкага нацыяналізму, супроцьпаставіўленне адной нацыянальнасці другой—усё гэта сустракае моцнае супраціўленне ўсяго камсамолу.

Сотні тысяч новых камсамольцаў розных нацыянальнасцяў пасля сьмерці Леніна ўвайшлі ў рады саюзу. Узраслі і ўмацаваліся новыя пласты пралетарскага актыву ў камсамолах розных нацыянальных рэспублік Савецкага Саюзу. Сіламі камсамольцаў пад кіраўніцтвам партыі ў розных рэспубліках і нацыянальных абласцях Савецкага Саюзу будуюцца гаспадарка, ствараюцца нацыянальная культаура з нашым пралетарскім класавым зьместам. Камсамол зьяўляецца перадавым пачынальнікам у правядзэнні ўсіх гаспадарчых і культурных мерапрыемстваў партыі ў нацыянальных рэспубліках і абласцях.

Скажэнны нацыянальнай палітыкі, ускінае праўдзельнае шавінізму, вузкага нацыяналізму, супроцьпаставіўленне адной нацыянальнасці другой—усё гэта сустракае моцнае супраціўленне ўсяго камсамолу.

Сотні тысяч новых камсамольцаў розных нацыянальнасцяў пасля сьмерці Леніна ўвайшлі ў рады саюзу. Узраслі і ўмацаваліся новыя пласты пралетарскага актыву ў камсамолах розных нацыянальных рэспублік Савецкага Саюзу. Сіламі камсамольцаў пад кіраўніцтвам партыі ў розных рэспубліках і нацыянальных абласцях Савецкага Саюзу будуюцца гаспадарка, ствараюцца нацыянальная культаура з нашым пралетарскім класавым зьместам. Камсамол зьяўляецца перадавым пачынальнікам у правядзэнні ўсіх гаспадарчых і культурных мерапрыемстваў партыі ў нацыянальных рэспубліках і абласцях.

За годны работы б'вэ Леніна, камсамол у ідэальных адносінах яшчэ больш умацаваўся, загартаваўся, набыў вышэй палітычны вольт. За годны 5 год камсамол быў верны ленінскай палітыцы партыі, актывна яе праводзіў і будзе праводзіць. Мы рабочай і сялянскай моладзі, аб-

рыстаць усе магчымасці для зноўнае рэстаўцыі, каб ліквідаваць няўраўнаважанасць на Днястры».

ВЕНА, 16. Па вестках з Бухарэсту, румынскі друк публікуе влічкі вытрымкі з другой ноты Літвінава. Бліжэй ўраду «Адваруль» і «Дамініяна» зьяўляюць, што Румынія ня мае падстаў адмовіцца ад падпісаных пратаколу, калі Савецкі Саюз па сэнсу ноты Літвінава сапраўды адмаўляецца ад вырашэння бесарабскага пытаньня ваеннымі сродкамі.

Орган румынскага рабоча-сялянскага блэку «Інаіто» заклікае рэвалюцыяны пралетарыят Румыніі прок за крокам выкрываць махінарыі румынскай буржуазіі супроць Савецкага Саюзу і весці барацьбу супроць яе ваенных падрыхтаванняў.

ВАРШАВА, 16. У турме ў Лішне з прычыны пасаджэння аднаго з вязьняў у карцар выбухнуў бунт. Вязьні паламалі ложка, павілі вартаўнікоў, выбраліся на турэмны двор і пачалі разбіваць вароты. У гэты момант прыбыў выкліканы адміністрацыйнай турмы атрад паліцыі. Бунт быў зліквідаваны, прадальнікі закаваны ў кайданы, а ўсе вязьні пасаджаны ў адзіночкі. («Газ. Варш.»).

У Заходняй Беларусі

Памілаваньне ксяндза Станкевіча

ВІЛЬНЯ, 13. У першых днях студзеня г. г. на моды амністыі скасавана судовая справа проціў ксяндза Станкевіча (правадыра беларускае хрысьціянскае дэмакратыі), узятая ў сувязі з яго выступленьнем на мітынгу ў м. Даўгінаве, Вялейскага павету у 1924 г., калі кс. Станкевіч быў дэпутатам союму. («В. Крыніца»).

Абшарнік-падпальшчык

ВІЛЬНЯ, 15. У фальварку Зосін згарэлі стадола з іпнатаром. Следствыя выкрыва, што стадола нападзліў сам удаснік фальварку Ян Марцінкевіч, які застрахаваў іх на спачную суму ў доллярах і ў злотых у двух страхавых таварыствах. («Ся.»). Калі-б не выпадковае высьвісьце абшарніка-падпальшчыка, дык польская паліцыя кінулася-б арыштоўваць ваколільных сялян, а віленскія польскія газеты падштурхоўвалі-б іе стараньні, як гэта было ўжо ня раз.

Выкрыцці ангельскага друку аб пабудове нямецкіх бранясцаў

БЭРЛІН, 16. У нямецкіх палітычных колах выклікаў сэнсацыю апусьліканьня ў лідэрскай часопісі «Рэвію Оф Рэвію» даважыцельнае мэмарандум нямецкага вайнавога міністра Грэнэра па пытанні аб пабудове бранясцаў.

Мэмарандум азначае, што нямецкія баявыя сілы могуць знайсці ўжыванье супроць прабыў тэрытарыяльнага аграбленьня Нямеччыны.

якія мэмарандум лічыць магчымым з боку Польшчы, таі і для абароны нямецкага нейтралітэту ў выпадку нафлінтаў, у якіх будучь уздэльнічаць заходнія дзяржавы. Мэмарандум з азначае бранясцам ролю аховы балтыцкіх беагоў, прычым бранясцы павінны танаміа «нейтралізаваць перавагу моцнага балвога флэту СССР». (ТАСС).

Голас пратэсту з будапэштскай турмы

ВЕНА, 16. У Вене атрымана паведамленьне, быццам, дырэкцыя центральнай будапэштскай турмы перахапіла ліст Мат'яса Ракошы з апісаньнем нячуванана жорсткага турэмнага рэжыму. Ракошы наладзіў прыгаварылі да тыднёвага заключэньня ў цёмным карцары. Па ад-

быцці гэтае кары, Ракошы на 3 месцы пазбаўлен права перапіскі, спатканьняў з сявакамі, атрымліванья кніжак; харчавы пакт яго скарачаны на адну трэць. Ракошы ліша, што тыднёвае прабыванье ў падземным, поўным вады, каземале надзвычайна моцна адбілася на яго здароўі. (ТАСС).

Дзікая расправа над бедняком

РАЗАНЬ, 16. У вёсцы Даселетава Андросьеўскай воласьці, Ражскага павету кулак Якуб Гур'аў разам з сваім братам кастрыраваў бедняка Мілюкіна. Мілюкін, які ня меў камя, прымушаны быў апрадоўваць зямлю насюсю з Гур'авым. Наміж Мілюкіным і кулаком Гур'авым быў

заклучан дагавор, на падставе якога ўвесь сабрапы ўраджай дзеціцца імі параўну. Гэтымі днямі Гур'аў выкрыв на гумне Мілюкіна быццам большую колькасць снапоў, чым яго належала па дагавору. Уварваўшыся ўначы ў хату Мілюкіна, Гур'аў кастрыраваў апошняга

Выбары у сельсаветы

ПЕРААБРАНЫ 108 СЕЛЬСАВЕТАУ

НА ВЫБАРЫ ЗЬЯВІЛАСЯ 54,7 ПРОЦ. ВЫБАРШЧЫКАЎ

20 ПРОЦ. НОВЫХ ЧЛЕНАУ СЕЛЬСАВЕТАУ—ЖАНЧЫНЫ

ПАД ЗНАКАМ АКТЫЎНАСЬЦІ БЯДНЯЦКА-СЕРАДНЯЦКІХ МАС

(Гутарка з старшынёй Менскай акруговай выбарчай камісіі т. Яцкевічам)

Вярнуўшыся з паездкі па Капыльскім і Узьдзенскім раёнах старшыня Менскага акруговаму т. Яцкевіч падзяліўся з нашым супрацоўнікам уражаньнямі аб ходзе выбараў.

Выбарчай кампанія ў гэтых раёнах зараз у самым разгары і праходзіць пры вялікай актыўнасці ўсіх груп насельніцтва. Абвастравіліся класавыя барацьбы асабліва яскрава выражана ў Капыльскім раёне, дзе кулакі параліля з беднай праводзілі свае сходы. На выбарчых сходах, пры абгаварэнні наказаў кулакі выступалі супроць калектывізацыі, кааперавання і самаабладання. У Доктаравіцкім сельсавета кулакі сарвалі перавыбарчы сход. У Ландуцкім сельсавета, уночы, пасля выбарчага сходу, кулакі з за помсты за тое, што праваліліся іх кандыдатуры, разграмілі хату-чыталню. У радзе вышадкаў кулакі выступалі на сходах, дзе самі не маглі выступіць, сваіх наймітоў-падкулачнікаў. Былі выпадкі, калі кулакі зьяўляліся на сходы беднаты і спрабавалі выступаць свае кандыдатуры (Быстрыцкі с.с.). У вёсцы Кошына кулакі білі на руках беднякоў у часе галасавання, жадуючы сарваць бядняцкія кандыдатуры, але яны спынілі ашор, і беднякі прайшлі сваіх кандыдатаў. У Ландуцкім сельсавета ў часе выбараў у настаўніка, які ў насьценнага прабраў групу хуліганства-кулакоў, выбілі ўсе шыбы ў хаце.

Нягледзячы на актыўнасць кулакоў, яны ўсюды пераіцці паражэньне, сустракаючы магутны адпор з боку беднаты і сярэдняцтва. Як правіла, пры выбарах праходзяць

За 16 дзён выбараў

Па даных Цэнтральнай выбарчай камісіі, да 16-га студзеня па БССР пераабраны 108 сельсаветаў. На выбары зьявілася 85.574 ч.—54,7 проц. агульнага ліку выбаршчыкаў. Жанчын зьявілася 38,1 проц.

Абраны 3.172 члены сельсаветаў. 20 проц. іх—сялянкі—бяднячкі і сярэднячкі.

З абраных членаў сельсаветаў—17,7 проц.—камуністыя і камсамольцы.

Памылкі выправіць на хадзе

ГАЛАВАЦЯПТВА НА ВЫБАРАХ Дзе перагнулі палку ў адносінах да сярэдняка

Бясспрэчным зьяўляецца той факт што наступіць на кулака мы можам толькі на глебе моцнага саюзу беднаты з сярэднякам.

Між тым, ужо першая практыка выбараў у сельсаветы паказала, што мясцовыя партарганізацыі дзейна забываюць аб сярэдняка і мімаволі штурхаюць яго ў бок кулацтва. Вось некалькі прыкладаў з практыкі выбараў у Валынцкім раёне, Полацкае акругі.

На Гарбізаўскім пункце, Дзернавіцкага сельсавету, сярэднякі, будучы нэ запрашаны на сход беднаты, сабралі свой асобны сход, выпрабавалі свой спіс і нарэшце на агульным сходзе галасавалі за яго. У выніку ў сельсаветы абраны даволі нежаданыя нам кандыдаты.

Перад пленумам Замшанскага сельсавету была сабрана беднота для арганізацыі групы і выбараў прэзідыуму. Запрошаны былі два сярэдняка-актывістыя. Іншыя чакалі, пакуль скончыцца сход беднаты, куды яны ня былі дапушчаны. Нарэшце на пленуме адбыліся вялікія спрэчкі на тэму: хто тут бядняк, хто сярэдняк, хто складаў

спіс і чаму не запрашаюць сярэднякаў.

А пры галасаванні кандыдатур сярэдняка, якія ня прысутнічалі на сходзе групы беднаты, цалкам падтрымлівалі кандыдатаў заможнікаў.

На Нова-Замшанскім пункце ўпяршыню быў праведзены сход беднаты. Прысутным сярэднякам было прапанавана выйсці са сходам. Гэта выклікала бурныя спрэчкі на выбарчым сходзе аб тым, хто бядняк, хто сярэдняк, чаму сярэднякаў разлававалі і галасавала супроць кандыдатур беднаты. Вось да чаго даводзіць няумелае кіраўніцтва.

Між тым, на пунктах, дзе былі праведзены сходы сярэднякага актыўу і растлумачаны задачы выбараў—выбарчыя сходы прайшлі вельмі добра.

Трэба, побач са сходамі беднаты, абавязкова праводзіць нарады сярэднякага актыўу, а тассама запрашаць сярэднякаў на сходы беднаты. Інакш мы можам паслабіць бжж беднаты і сярэдняка.

Дакучыц.

Гарсаветы выступаюць перад выбаршчыкамі На адных плянах далёка не зведзеш праз 2 дні пачынаецца справаздачная кампанія Менгарсавету.

а прафсаюзы яшчэ не ажыццяўляюць сваіх плянаў 3 20-га студзеня мы ўступаем у паласу справаздачна-выбарчай кампаніі Менскага гарсавету і тым самым заканчваем арганізацыйна-падрыхтоўчую праду.

Мы правялі праверку таго, як рыхтуюцца прафсаюзы да справядлівай кампаніі гарсавету.

Што-ж выявілася? Трэба сказаць, што большая частка прафсаюзаў правяла падрыхтоўчую работу, куды большую, чым у мінулую справаздачна-выбарчую кампанію.

Няма амаль ніводнага прафсаюзу, дзе пытанне аб удзеле ў выбарчай кампаніі не ставілася на прэзідыуме III і на шырокай па-

саўгандальслужачых арганізавалі пераклічку паміж прадпрыемствамі. Гэтыя пераклічкі праходзяць даволі ўдала. У пераклічцы на саюзе саўгандальслужачых, напрыклад, прынялі дагэтуль удзел 4 калектывы, пры чым адзін з іх—ЦСУ—правёў нават пераклічку ўнутры прадпрыемства паміж рознымі сектарамі. Вялікую ролю ў правядзенні кампаніі прафсаюзы ўскладаюць на клубы. Там павінны быць арганізаваны выставкі выбарчай літаратуры, праведзены вечары пытаньняў і абдузаў і г. д.

Влюб будаўнікоў склаў свой «Плян сьвяткаваньня» справа-

ПАРТЫЙНАЕ БУДУЎНІЦТВА

ПАД ЗНАКАМ ШЫРОКАЙ УНУТРЫПАРТЫЙНАЙ ДЭМАКРАТЫІ І САМАКРЫТЫКІ ПРАВЕРЫМ УСЕ ВУЧАСТКІ НАШАЕ РАБОТЫ

Смела разгортваючы самакрытыку знізу, даб'ёмся большай выразнасці ў працы і знішчым выпадкі скажэньняў у практычным ажыццяўленьні генэральнай лініі партыі

Рашуча б'ём па супраціўленьнях самакрытыкі

Кіраўнік установы ня лічыцца з думкай партыйцаў (Ячэйка КП(б)Б пры ВСНГБ)

У справе ажыццяўленьня дырэктыву партыі аб ролі парт'ячэек пры савецкіх установах на пытаньнях кіраўніцтва і ўдасканаленьня працы гэтых устаноў мы сустракаем рад перашкод. На вялікі жалг гэтыя перашкоды мы сустракаем часамі з боку камуністых—кіраўнікоў устаноў.

Вось з жыцьця Белпапертэсту мы маем такі прыклад. Кіраўнік данае ўстановы парт'ячэек т. Якабсон, на нейкіх прычынах замацаваў у мага менш у сваім апарце мець камуністых. Так, партыйца т. Агол ён ні за што не захачеў замацаваць у апарце тэсту напэракор жадаемым камуністым устаноў. Была ваяконтная пасада, і парт'ячэек т. Агол уяўнае справіўся з гэтай работай, але Якабсон яго адправіў, выдарыстаўшы аднаведны момант, на шпалерную фабрыку. Альбо быў такі факт. Парт'ячэек тав. Врандабоўскі, будучы рэдактарам насьпенгазэты, вымысьціў у апошняй фальсэтон у якім выкірну такую неармальнасць Адзін з адказных сігнаў, калі яму супрацоўнік тэсту прыліс на падліс паперы на беларускай мове, ён іх не падпісаў і са злосьцю схавіў і парваў. Супрацоўнік, спасылаючыся на партыйныя і ўрадавыя па-

становы, спрабаваў абараняцца, але сігнаў ня суніўся і паскардзіўся на супрацоўніка тав. Якабсону. Якабсон выклікаў супрацоўніка і зрабіў яму бацькаўскае «внушэньне».

На першым жа агульным сходзе супрацоўнікаў тэсту пасля гэтага выпадку Якабсон зрабіў вялікую прамову, у якой абвінавачваў рэдактарэ і супрацадзэце. Аб гэтым было даведаана да ведама бюра парт'ячэйкі, якое апапіла ўчынк Якабсона, як дапамогу ў праціўленьні беларусізацыі апарату.

Не пераварвае тав. Якабсон самакрытыкі, ня періцці і рацыяналізацыі апарату. Калі т. Якабсон быў у водпуску, камуністыя тэсту, дасканала вывучыўшы пытаньне, прышлі да вываду, што на сталох рэалізацыі і адвальленьня ня патрэбны спецаставачнікі, і зьявінуліся з гэтай думкай у камісію пры ВСНГБ. А намеснік кіраўніка т. Чорны зьявінуўся паконт гэтага ў камісію з «вельмі сакрэтнай» асабістай думкай.

Такі шлях абароны спецаставачнікаў наўвё таварышоў на падзоронасць і праекцыянізьме, і члены мясцоваму наслалі аб гэтым допіс у прэсу.

На зьмешчаны допіс адміністрацыя не рэагавала, а разлавава тав.

Якабсон першай сваёй ахвараў абраў старшыню мясцоваму, партыйца тав. М. Паклінаўшы тав. М. да сабе ў кабінэт, Якабсон застукаў па стала кулакамі, паваліўся і давай сыпаць громам і малапккай за сўмяшаньне не ў свае справы, абавзаў аднадушную думку партыйцаў «скалкай», прыгразіў т. М. чупь ня выключэньнем з партыі і выгнаў яго з кабінэту.

Калі на чарговай нарадзе камуністых тэсту было расказана аб учынку т. Якабсона у адносінах да партыйца т. М., стала ясна, што ў трэсьце самакрытыкі і імкненьням рацыяналізаваць апарат прыходзіцца дронна, што т. Якабсон ня любіць самакрытыку і кожнае пачынаньне ў справе ўдасканаленьня працы апарату. Бюро ячэйкі на сваім пасаджэньні асудзіла ўчынк тав. Якабсона і абавязціла яму выгавар у напярэджаньнем, а праду партыйцаў, правадзіму ў трэсьце, ня склучэньнем, а выкананьнем сваіх партыйных абавязкаў.

Так і ў будучым трэба абсякаць супраціўленьня самакрытыкі, тых партыйцаў, якія дырэктывы партыі аб ролі парт'ячэек пры савецкіх установах упарта і злосна ня выконваюць.

ЛУМАС.

Бюро ячэйкі, якое ня бачыць бясчынстваў на прадпрыемстве

(Мазыр)

— Усё добра, у парадку—адкавае сакратар партыйнай ячэйкі заводу «Зьвязда» на запытаньне аб становішчы на заводзе.

А на заводзе справа аусім абстаіць ня так, як кажа сакратар. Там аусім на нізкім узроўні вытворчая дысцыпліна. Сярод рабочых пануюць склопі, якія часта даходзяць да боек у часе работы, і нават да псаваньня матар'ялаў. Добрыя кавалкі фанэры выкідаюцца ў качагарку, шмат матар'ялаў валюцца пад нагамі, знішчаецца, сартаваньне і клеяка шпону праводзіцца надбайна, адзін бок фанэры клеіцца чацьвертым сортам, а другі—першым ці другім.

Парт'ячэйка на ўсё гэта абсалютна не рэагуе. І больш таго, некаторыя партыйцы ва ўсіх над-

бачных адносінах да вытворчасці не адствуюць ад несьведомых рабочых. Адзін парт'ячэек задумаў да сканчэньня работы пайсьці ў кіно і не нагрзуіў поўнасьцю ваганэткаі, пусціў іх у парню, а сам пашоў. На заўтра, дзякуючы гэтаму, ня было запасу матар'ялаў і прышлось многім рабочым стаяць доўгі час без работы.

На заводзе павалічыліся прагульты і зьніжаецца прадукцыйнасьці працы. Ячэйка-ж як быццам гэтага ня бачыць, гэтымі пытаньнямі не займаецца. Яна жыве пацьвардзэньнем, што на заводзе ўсё добра, усё ў парадку.

Ячэйка аусім ня кіруе і прафпрацай. Заводзкі камітэт стаіць у баку і ня прымае ніякіх мер да ўзьняцьця дысцыпліны. Калі адмі-

ністрацыя пачала влэці барацьбу з надбайнасьцю, зваліла з работы злосных прагультчыкаў і падрыўнікоў работы, заўком заводзкіх канфлікты і аднаўляе іх ва рабоце. Калі да старшыні заўкому хто зьявртаецца з запытаньнем, ён ніколі ня дасць належнага адказу. На заводзе праходзіць агляд работы вытворчай нарады, цэлы рад рабочых уносіць свае прапановы і думкі (120 рабочых запінулі ячэйку з работі прынасьномі) а забваўком гэтым аусім ня цікавіцца.

Трэба неадкладна зьявінуць увагу на стан ячэйкі, знішчыць тую неадальнабачнасьць і пасыўнасьць, якою яна хварэе. Прыцягнуць да адказнасці камуністых, што парушаюць працоўную дысцыпліну, праз якіх на вытворчасці бываюць прастоі.

Б. Ш.

Парт'ячэйкі на чале кампаніі выбараў у саветы

(Менская акруга)

Вяскова партарганізацыі зараз ваянт правядзэньнем адкальнейшай палітычнай задачы—выбары у саветы. Зараз, калі пачаліся самыя выбары ў саветы, там, дзе яны ўжо адбыліся, вы-

арганізацыі сваячасова рэагавалі на тэкі зьявішчы. Узьдзенскі раён КП(б)Б вывёў з раённай выбарчай камісіі намесніка старшыні РВК, які трываў сузыць з кулацтвам і праваліў іхко-

бятрацтва і беднаты, якія выкрывалі махінацыі кулакоў і падкулачнікаў; парт'ячэйкі прывалі вялікую праду пры актывізм падтрыманьня беднаты і сярэдня-

Аматары „сусветных маштабаў“

Наказ сельсавету, ці „сусветная“ праграма

Перад намі наказ Вульскага райкому КП(б)Б новаму складу сельсаветаў. Гэты наказ зачытваецца на выбарчых сходах перад сялянамі-выбаршчыкамі. Ён можа служыць класным прыкладам няўмелага кіраўніцтва, няўмелага падходу да вучоту патрэб вясковага насельніцтва.

Першыя фразы ўжо гавораць аб зместе і наштоўнасці наказу: — Мы выбіраем у гэтым годзе саветы, каб яны прадоўжылі пачату 11 год назад справу сацыялістычнага будаўніцтва.

— Да складання сацыялізму мы ідзем праз савецкую дзяржаву, якая складзена на дыктатуры пралетарыята.

— За мінулыя 2 гады (?) пралетарская дзяржава значна ўзмацнілася і мае вялікі поспехі ў гаспадарчай і замежнай адносінках (II).

У гэтакім духу вытрыманы ўвесь наказ. Агульныя фразы „сусветныя маштабы“, ні слова аб канкрэтных, практычных задачах саветаў Вульскага раёну. Па сваім зместе наказ паходзіць куды на сусветную праграму, чым на канкрэтны плян работ сельскіх саветаў.

Есць у наказе мясцечы пункт аб тым, што сельсаветы Вульшчыны павінны „судзейнічаць узмацненню прамісловасці БССР, пабудове новых заво-

даў“. Чым садзейнічаць, аб якіх заходах ідзе гутарка—аб гэтым пазінен сам дагадацца вульскі селянін. Відаць, што людзі атрымалі наказ цэнтру, перадруквалі яго, не паклапаціўшыся прыставаць яго да мясцовых умоў, пераблытаўшы нават самыя асноўныя пункты.

Якое ўражанне можа зрабіць на сялян гэтакі наказ? Саме адмоўнае.

У п'есе „Любовь Яровая“ есць матрос Швандзя, аматар „сусветнага маштабу і наадварот“.

Гэты Швандзя напэўна складаў наказ Вульскага райкому, гэты Швандзя пакрыўдзіўся на сялян, калі яны на сходзе патрабавалі ўдасканаліць наказ.

На выбарчым сходзе ў Вуле адзін селянін пасля зачытання наказу прапанаваў дадаць пункт аб тым, што „савет павінен выявіць дзяцей бедняты, якія кінулі хадзіць у школу в-за адсутнасці вопраткі, і праз кааперацыю адшукаць сродкі на дапамогу дзецям“.

Мясцовыя Швандзі (загадчык камгасам і старшыня спажывецкага таварыства) назвалі выступіўшага „вар'ятам“, а яго прапанову „утопіяй“, якую нельга выканаць па аб'ектыўных прычынах.

Зразумела, што „сусветныя“ наказы і паводзіны вульскіх кіраўнікоў ня могуць спрыяць выбарчай кампаніі.

Б—у.

Як нельга кіраваць сходам

(в. Магільнае, Вузьдзенскага раёну)

Гэтымі днямі перад выбарамі сельсавету ў нашай вёсцы быў склікан сход бедняты другога выбарчага вучастку для абгаварэння павазы і кандыдатур.

Усё ішло добра, пакуль не падыйшлі да кандыдатур.

— Чаму гэта вы ставіце кандыдатуры першага вучастку, тады, як самі-ж вы гаварылі ўчора на выбарчым сходзе, што так рабіць ня треба, што кандыдатуры першага вучастку ня могуць быць у

другім і наадварот? запытаўся сярэдні Каробка.

Тут кіраўнік сходу т. Гурскі зазлаваў.

— Ты, брат, лепш заткні горла.

— Як гэта, заткні горла,—насыпалася з боку бедняты. Навошта тады нас клікалі, калі і гаварыць ня можна.

— Ты, брат, сядзь, а таму ня крычы... — Гэта бялізнік сходу, выбачай—адказаў старшыня сходу. Присутны.

ТВОРЫ ЛЕНІНА

На другое і трэцяе выданні твораў Леніна ёсць звыш 200 тысяч падпісчынаў. — Пачата выданне твораў на нямецкай, французскай і англійскай мовах. — Некамуністычнае выдавецтва выдае творы Леніна на японскай мове. — Некалькі правінцыяльных газет даюць у 1929 г. у якасці дадатку творы Леніна. — БДВ ужо выпусціла некалькі томаў на беларускай мове.

Выданне збору твораў Леніна было ўпершыню распачата дзяржаўным выдавецтвам у 1922 г. Да выдання было падрыхтавана 19 томаў у 19 кнігах, пры чым упачатку выданне прадавалася толькі ў розніцу па асобнымі тамамі без пералічэння.

У канцы 1923 г. было рашана аб'явіць на гэта выданне прыём падпіскі па цане 32 р. за поўны камплект без пералічэння. Хутка пасля аб'явічэння падпіскі была ўстаноўлена новая падпісная цана за выданне ў жоўтых папках у 40 р. за 21 кнігу (а прычыны павялічэння матэрыялу).

Пачатковы тыраж для падпіскі быў устаноўлены ў 30.000 экз. Гэта лічба ў той час аздавала зусім дастатковай для прыёму падпіскі ў працягу раду месяцаў, але рост падпіскі пераўтварыў усе тыражны разрачункі.

Выявіўшы вялікі попыт на творы Леніна і падпіска ў тры месяцы да-

сягнула 46 тысяч.

У канцы 1924 г. было распачата выданне дадатковага тыражу ў колькасці 36.000 экз., якія таксама размыліся на падпісцы ў працягу некалькіх месяцаў.

Вядомыя пошты на творы Леніна, а таксама неабходнасць даць уважліва праверае, выпраўленае і значна даражэйшае выданне—зьявіліся прычынай для падрыхтоўкі да друку і выпуску Інстытутам Леніна і выдавецтвам другога выдання і трэцяга патаеннага выдання, разлічанага на шырокі прадоўжны масы.

Першы том другога выдання вышаў у друку ў снежні 1925 г., а трэцяга выдання—у сакавіку 1926 г. Посьпех выданняў апыраўдзіў першапачатковы меркаванні. Першы тыраж (другое выданне—30.000 і трэцяе—50.000) хутка размыліся поўнасьцю. Дадатковы тыраж трэцяга

выдання ў 30.000 экз. распрадалі ў працягу некалькіх месяцаў і прышлося ў першым годзе абвясціць падпіскі зноў павялічваючы тыраж трэцяга выдання на 50.000 экз.

Затрыманне выпуску з друку чарговых томаў твораў Леніна выклікала рэзкае зніжэнне тэмпы падпіскі ў 1927 г. Усё-ж да снежня 1927 г. было прынята падпіскі на другое выданне 36.468, а на трэцяе—102.931.

За 1928 г. удалося выпусціць 6 томаў і гэта ў значнай ступені адбілася на росце падпіскі, якая да 1-га кастрычніка 1928 г. дасягае 194 тыс. За два апошніх месяцы 1928 г. лік падпісчыкаў зноў павялічыўся і на 21-е снежня было ўжо 201.321 падпісчык, у тым ліку 47.528 было на другое выданне і 153.793 на трэцяе выданне. Да сучаснага моманту выйшлі тамы I, II, III, IV, V, VII, X, XII, XX і XXI у другім і трэцім выданнях. Знаходзяцца ў друку VI, VIII, XV, XVIII і XIX тамы. З іх у працягу бліжэйшых 3-4 месяцаў выйдзе з друку XVIII, XIX, VIII і VI тамы.

Адначасова з расійскім выданнем выходзяць творы Леніна на нямецкай, французскай і англійскай мовах. На апошняй мове выходзяць два выданні: англійскае і амерыканскае. Гэтыя выданні зьяўля-

юцца адзінымі аўтарызаванымі інстытутам Леніна перакладамі. Да гэтага часу на гэтых мовах выйшлі XIII том, які змяшчае «Матар'ялізм і эмпірыкрытыцызм» і XX том (два паўтаты, у якіх змяшчаны творы Леніна ад лютаўскай рэвалюцыі да ліпеніўскіх дзён 1917 г.). Беларускае дзяржаўнае выдавецтва друкуе збор твораў Леніна на беларускай мове. Акрамя таго, адно некамуністычнае выдавецтва выпускае творы Леніна на японскай мове. Гэта выданне зьяўляецца перакладам першага выдання збору твораў Леніна.

У гэтым годзе ўпершыню некалькі правінцыяльных газет, у тым ліку «Заря Востока», даюць сваім падпісчыкам у якасці дадатку трэцяе выданне твораў Леніна.

Выдавецтва ў сучасны момант памічае дадатковы тыраж усіх выпушчаных томаў трэцяга выдання ў колькасці 25-30 тыс. экз. Справа ў тым, што хоць першыя тамы абодвух выданняў друкаваліся ў колькасці 200.000 экз., але з прычыны затрымання выпуску чарговых томаў—частка падпісчыкаў адналя, а за апошні час з прычыны больш частага выходу томаў зьявілася значная колькасць новых падпісчыкаў, для якіх прыходзіцца дадрукоўваць першыя тамы. (ТАС

прэскае выданне твораў Леніна, а звычайна рад выверных літэратурных прафесіяналаў (харчавікоў, камунальнікаў, працасветы, саўгандальшчыкаў) сцікаліся спецыяльна па гэтым пытанні па 2 парадкі прафактыву.

Першыя парадкі прысвятляліся растлумачэнню ролі прафарганізацыі ў кампаніі, другія—распаўсюдзі практычных мерапрыемстваў. Каб аживіць усю падрыхтоўчую работу па выбарах у саветы, прыдаць ёй больш энэргічны тэм, парадкі прафактыву паставілі безадкладна разгарнуць масавую агітацыйна-растлумачальную работу аб палітычным значэнні падрыхтоўчых выбараў. З гэтай мэтай парадкі рашылі арганізаваць у чырвоных кутках, цэхах, клубах тэматычныя гутаркі, забяспечыць клубы плякатамі і дэўнтамі, наладзіць рэгулярны выпуск насыценнага газет, прысвечаных кампаніі, уцягнуць у гэтую справу ўвесь саюзны актыв і асабліва культмаісіі.

Па ўсім прафсаюзах распрацаваны календарныя пляны правядзення справаздачных сходаў на ўрадпрыемствах.

На першы плян ставіцца пытанне аб забеспячэнні масава-малага працэнту наведвання сходаў выбаршчыкамі.

У гэтым сясе добрыя мерапрыемствы распрацаваны па саюзе друкароў. На радзе прадрпрыемстваў, аб'яднаных гэтым саюзам (1-я дзярж друкарня, шпалерная фабрыка, падсобныя майстэрні, канвэртная фабрыка і інш.), дні справаздачных і выбарчых сходаў павінны зьяўляцца святочнымі, праца ў гэтыя дні скончыцца на 3-4 гадзіны раней, з тым, каб рабочыя мелі магчымасць актыўна ўдзельнічаць у сходах. Прапуншчаны-ж рабочы час будзе ў далейшым адпрацаваны.

Савезы будаўнікоў, чыгуначнікаў,

Як-жа ў нас у Беларусі, у прыватнасці па Меншчыне, ідзе падрыхтоўка да веснавой пасеўкампаніі? Зацікаўлены гэтым пытаннем, мы ўчора зьявіліся на пасяджэнне калегіі Наркамзему, каб праслухаць даклад Менскага Акрэа аб падрыхтоўцы да надыходзячай сельска-гаспадарчай кампаніі. Прыемна было паслухаць загадчыка Менскага Акрэа—плянны па ўсім лініях сваячасова распрацаваны і разасялы на месцы, перспектывы добрыя, нішто нам не пагражае—вось хіба крыху лубіну, крыху штучнага ўгнаення ня хопіць. А ў астатнім усё добра—нават задрамаць можна было пад гукі такога супакойваючага дакладу, у якім з фармальнага, знадворнага боку усё ў пардку—ні да чаго ня прычопішся.

Але гэта толькі форма, знадворная абалонь. А вось па сутнасці, у сапраўднасці мы бачым зусім іншы

аўтуровае выданне твораў Леніна, а звычайна рад выверных літэратурных прафесіяналаў (харчавікоў, камунальнікаў, працасветы, саўгандальшчыкаў) сцікаліся спецыяльна па гэтым пытанні па 2 парадкі прафактыву.

Рах фактаў з Пухавіцкага, Халопіцкага і Капыльскага раёнаў сьведчаць аб тым, што асобныя ічэйкі гэтых раёнаў слаба ірапававі над замацаваннем бяндэра-серадзянскага бабкі.

У асобных мясцох у працесе працы выбарчых камісій выявілася, што ў іх складзе ёсць рад асоб, якія ці ў якім выпадку ня могуць праводзіць правільную партыйную лінію. Але партыйна

С. Г. н.

НЕ ДАПУСЬЦІМ ЗРЫВУ ВЕСНАВОЙ ПАСЕЎКАМПАЊІ

У раёнах Меншчыны пагражае становішча.—У Койданаўскім раёне трыеры ляжаць пад сьнегам.—Менскі-ж акрэа дакладвае: «у падпарадкаванай мне акрузе ўсё добра, усё спакойна». — Чым мы горш за іншых? — Раёныя працаўнікі сваю бяздзейнасць прабуюць апраўдаць выбарамі ў саветы. — Чаму маўчаць і не падаюць свайго голасу аграномы-актывісты? — Пакуль ня будзе ўзнята ўся грамадзкая—не пасунеца наперад работа пасеўкампаніі і ўраджайнасць

малюнак, далёка ня добры, далёка не супакойваючы.

Вось даклад камісіі Наркамзему, якая гэтымі днямі абследавала работу Менскага Акрэа па падрыхтоўцы да веснавой кампаніі Аказваецца, што распрацаваны Менскім Акрэа плян ня рэальны, ня ўважаны з канкрэтнымі задаўкамі раёнаў. Ад раду раёнаў яшчэ да гэтага часу не атрымана плянаў і заявак. Акрэа-ж не падштурывае, не падганяе.

Па зэрначытцы Акрэа даў дырэктыву і гэтым абмежаваўся—намінальна не пасылдвала. Калі па Меншчыне па 1-е студзеня было ачышчана каля 500 тон збожжа, дык палову гэтай колькасці ачысціў адзін Грэскі раён (калі толькі атрыманья весткі адпавядаюць сапраўднасці), што-ж засталася для астатніх раёнаў, а іх у Меншчыне 17.

Плянны выезду на месцы для кантролю ў Менскага Акрэа ня было. Праўда, зараз у раёны пасланы людзі, але гэта толькі пасля таго, як друк («Зьвязда» і «Бел. Вёска») узняў шум, пасля абследавання з боку Наркамзему.

А што робіцца на мясцох, у раёнах? Камісія Наркамзему і РСІ, якая ўчора вярнулася з Самахвалавіцкага раёну, канстатуе, што плян там канчаткова не распрацаваны, спецыяльны пленум РВК для абмеркавання пляну ўсё яшчэ не сабраўся. Самахвалавіцкі раёны аграном зьзначыў, што заяўка паслана ў Менск, Акрэа-ж гаворыць, што яны не атрымалі. Дзе-ж заяўка—засталася дзесьці вісець паміж Самахвалавічамі і Менскай Работы па падрыхтоўцы да вясны ня відаць—яна сходаў, няма абгаварэння. Зэрначышчэнне пачалося толькі на адным аграпункце. Наогул-жа пункты яшчэ не атрымалі заданьяў. З двух перасовачных абозаў адзін яшчэ не атрымаў календарнага пляну, а другі, паводле слоў агранома, як быцым дзесьці працуе—нацвярджоўня гэтаму яшчэ няма. Сяляне ачысты збожжа яшчэ не пачалі. Саўтасы і калгасы бяздзейнічаюць, таксама і камітэты сялянскае ўзаемадапамогі. У саўтасе Прылукі яшчэ нават не абмалацілі збожжа,—гавораць, што малатарня не працуе. Саўтас імя Калініна пачаў вяла чысьціць овад збожжа, але аб ачыстцы сялянскага збожжа пакуль што

ня думае. Райком партыі яшчэ ня прыступіў да працы—заняты перавыбарамі.

У Койданаўскім раёне (да рэчы адзін з самых моцных раёнаў Меншчыны па забеспячэнні аграімічным персаналам) становішча як быцым яшчэ горшае. Камісія Наркамзему, якая зараз занята абследаваннем гэтага раёну, яшчэ не вярнулася адтуль, але атрыманыя пераходныя весткі даволі трывожныя. Між іншым, два трыеры (замежная зэрнаачышчальная машына) там ляжаць пад сьнегам. Саўтасы і калгасы збожжа ня чысьцяць.

І, зразумела, Самахвалавіцкі і Койданаўскі раёны не складаюць выключэння—яны толькі, як больш блізкія раёны, палалі ў поле гледжанья Наркамзему (падрыхтоўкаем, Наркамзему, а не Акрэа).

Як-жа Менскі Акрэа рэагуе на такія абуральныя падбытасць і маруднасць, якія пагражаюць зрыву кампаніі—ды няк не рэагуе, а, прамільней, «ліберальнічае» і ня зьбіраецца моцнай рукою накіраваць работу, уздзейнічаць адміністрацыйным парадкам, паднаціснучь.

Старэйшы аграном Менскага Акрэа тав. Сьцяпура, які прысутнічаў на пасяджэнні калегіі Наркамзему, як садакладчык пакрыўдзіўся і запрэставаў—чаму іменна ўзялі пад абстрак Менскую акругу, а ня іншыя акругі—хіба яны лепшыя? Вельмі слабы і вельмі сьлязкі мэтад абароны, т. Сьцяпура! Менская-ж акруга, якая знаходзіцца недалёка ад цэнтру, якая мае большыя матэрыяльныя мажлівасці, павінна ісьці наперадзе іншых акруг, паказваючы прыклад, а не раўняцца па горшых акругах—мы, бачыце, ня горшыя, чым іншыя. З гэтым настроем вялікай, вытворчай работы не правядзеш.

А наогул, бадай і ў іншых акругах ня лепш. Вось канферэнцыя зямельных працаўнікоў, якая адбылася ў Магілёве, сыгналізавала, што ў Магілёўшчыне падрыхтоўчая работа ня ідзе, усе чагосьці чакаюць і пакуль нічога ня робяць, не адчуваецца энтузіязму, уздыму, зэрнаачышчэнне толькі-толькі пачалося.

У раёнах усё ківаюць на перавыбары. Прыходзіцца чуць такія заявы: усе працаўнікі, ня выключваючы і

аграномаў, заняты, бачыце, перавыбарамі—не да пасеўнай кампаніі, не да ачысты збожжа. Вось пачакайце, скончыцца перавыбарная кампанія—тады пачнем... Але гэта ня сур'ёзны, нават шкодны адгаворкі і адліскі! Іменна, перавыбары трэба скарыстаць для завастроўня пытанья аб падрыхтоўцы да сельска-гаспадарчай кампаніі, для прыцягнення ўвагі сялянства да гэтай справы. Няхай сельсавет праводзіць перавыбары, а зэрнаачышчальная машына можа тым часам добра працаваць—адно другому не перашкаджае.

Зараз аб нашых аграномах, якія зьяўляюцца цэнтральнымі фігурамі ў падрыхтоўцы да пасеўнай і наогул да сельска-гаспадарчай кампаніі. У слабым тэмпе падрыхтоўчай работы, у спозненай ачыстцы насення, у пэсавачасовым прадстаўленні плянаў і заявак—на ўсім гэтым мы, зразумела, бачым унушчэнні з боку аграномаў. Але усё-ж мы ня можам усю віну ўзваліць на агранома—тут часта навіна, а бада агранома, тут шмат што залежыць ад мясцовых умоў, ад дзейнічання і лініі паводні райвыканкому.

Але цяжкасьць віны нашых аграномаў заключаецца ў тым, што яны маўчаць, што яны нам не сыгналізуюць аб небяспецы. Няхай аграномы (мы гаворым аб аграномах-актывістах, а не аб аграномах-чыноўніках, якія нам наогул непатрэбны, не адмоўваюцца, няхай яны пададуць свой голас, няхай яны часцей зварачаюцца ў Наркамзем, у друк, і мы падтрымаем, мы усялячым чынам і дапаможам.

Зараз, калі гэту работу яшчэ магчыма палепшыць (потым будзе позна), мы катэгарычна павінны патрабаваць вынікаў яе, мы павінны моцна асадыць тых працаўнікоў якія працяўляюць вяласць і маруднасць, а галоўнае, мы павінны ўзняць усю грамадзкую, калі яна штурхала, гнала да жылой актыўнай чынасьці.

Зараз, калі гэту работу яшчэ магчыма палепшыць (потым будзе позна), мы катэгарычна павінны патрабаваць вынікаў яе, мы павінны моцна асадыць тых працаўнікоў якія працяўляюць вяласць і маруднасць, а галоўнае, мы павінны ўзняць усю грамадзкую, калі яна штурхала, гнала да жылой актыўнай чынасьці.

Зараз, калі гэту работу яшчэ магчыма палепшыць (потым будзе позна), мы катэгарычна павінны патрабаваць вынікаў яе, мы павінны моцна асадыць тых працаўнікоў якія працяўляюць вяласць і маруднасць, а галоўнае, мы павінны ўзняць усю грамадзкую, калі яна штурхала, гнала да жылой актыўнай чынасьці.

Зараз, калі гэту работу яшчэ магчыма палепшыць (потым будзе позна), мы катэгарычна павінны патрабаваць вынікаў яе, мы павінны моцна асадыць тых працаўнікоў якія працяўляюць вяласць і маруднасць, а галоўнае, мы павінны ўзняць усю грамадзкую, калі яна штурхала, гнала да жылой актыўнай чынасьці.

Зараз, калі гэту работу яшчэ магчыма палепшыць (потым будзе позна), мы катэгарычна павінны патрабаваць вынікаў яе, мы павінны моцна асадыць тых працаўнікоў якія працяўляюць вяласць і маруднасць, а галоўнае, мы павінны ўзняць усю грамадзкую, калі яна штурхала, гнала да жылой актыўнай чынасьці.

Зараз, калі гэту работу яшчэ магчыма палепшыць (потым будзе позна), мы катэгарычна павінны патрабаваць вынікаў яе, мы павінны моцна асадыць тых працаўнікоў якія працяўляюць вяласць і маруднасць, а галоўнае, мы павінны ўзняць усю грамадзкую, калі яна штурхала, гнала да жылой актыўнай чынасьці.

Зараз, калі гэту работу яшчэ магчыма палепшыць (потым будзе позна), мы катэгарычна павінны патрабаваць вынікаў яе, мы павінны моцна асадыць тых працаўнікоў якія працяўляюць вяласць і маруднасць, а галоўнае, мы павінны ўзняць усю грамадзкую, калі яна штурхала, гнала да жылой актыўнай чынасьці.

Л. НЯФЕДАУ.

Лісток Рабоча-Сялянскай Інспэкцыі

ПАД АГОНЬ КРЫТЫКІ МАС!

За чыстку апарату ад чужых і шкодных элементаў!

Былым людзям, асколкам царскага і буржуазнага ладу, чужым і варажым элементам, якія ашуканскім спосабам пралезлі у наш апарат, хабарнікам, п'яніцам, кулацкім прыхвасьням, махравым бюракратам, --- НЕ ПАВІННА БЫЦЬ МЕСЦЯ У САВЕЦКАЙ УСТАНОВЕ

Трэба больш энэргічна і больш смела ўцягваць у апарат новыя тысячы з асяродзішча пралетарыяту і вясковай беднаты

ЯК „ІМ“ ГЭТА ЁДАЕЦЦА

У Мазырскі гарсавет

Гр-на Пятра Пятровіча і Мар'і Антонаўны Вэсман, пражываючых у г. Мазыры (Пралетарская, № 27).

Просім аддзел ЗАГС'у Мазырскага гарсавету ўсмявіць за насі гр-на Сяргея Уладзімераўна Гурбан, зарэгістраваўшы яго на наша прозьвішча, а імяна Сяргея Пятровіча Вэсман.

Чым сынам больш выгаднай быць у сучасны момант: папа ці савецкага служачага? Вразумела, савецкага служачага. Нават пані гэта добра разумеюць.

Але Сяргею Гурбану не ўдалося. Аднаму папоўскім сынку будзе менш у нашым апарате. І так іх усіх досыць. Тым ці іншым манэўрам многім удалося ашукваць пільнасць пралетарскіх мас і прысацацца да карабля рэвалюцыі.

ВУЛЬСКІ ВУЛЕЙ

Аб чым гудуць працоўныя пчоли? Чаму так хвалюцца прэзыдум Вульскага райвыканком (Шолацкая акруга)?

У чым жа вінавата Шолацкая пракуратура? Яна толькі ледзь-ледзь парушыла сямейную ідэю ў Вульскім раёне.

могу сакратара райкому КП(С)Б Пузырэўскага. Спрабуе аагітаваць сельдчага. І ўсё дэляе таго, каб выратаваць «свай хлапцоў» ад ганьбы.

За справу ўзяўся сельдчы пракуратуры. Сярга сялянкі Лагішовай нацьвердзілася. Але, акрамя таго, вывіўся яшчэ рад піявых момантаў, як напрыклад, збоіства міліцыянерам Новікам і агентам кр.м. вышукі Гладышавам арыштаванай імі гр-кі Гольдшайн.

так зьявіў сам старшыня райвыканкому тав. Вудзько. Полацкая пракуратура не згадзілася «у пунктам погляду» т. Вудзько і, каб налегчыць сельдчга, пасадыла Новіка, Гладышава і Куціцкага пад замок.

Але гэта былі кветачкі. Ягадкі былі ўперадзе. Сам старшыня райвыканкому т. Вудзько, спаткаўшы сельдчага на вуліцы, намахнуў перад яго носам кулаком і аблаў яго нецэнзурнымі словамі.

БУХГАЛЬТАРСКІЯ ФОКУСЫ

У той час, калі па другіх галінах гаспадарчай працы, у прыватнасці па рэспубліканскай прамысловасці, мы ўжо маем пэўны парадок як у арганізацыйнай, так у гандлёвай і вытворчай працы—у мясцовай прамысловасці, як паказваюць аб'яўдзаныяні Полацкага і Магілёўскага камтрэстаў, у значнай сваёй частцы маем хаатычнае становішча, прывёўшае гэтыя трэсты да значнай стратнасці і агіднай безгаспадарчасці.

Асноўнае, што дае магчымасць судзіць аб гаспадарцы і яе дзейнасці (бухгалтарскі вучот), у многіх выпадках анахалізіца ў хаатычным становішчы. Пры такіх умовах ніякае правільнае пастаноўкі працы кіраўнікі гаспадаркі ня маюць.

Адзін з кіраўнікоў Магілёўскага камтрэста у «спраўданьне» сваёй безгаспадарчасці і бяспрыцыйнай працы ва ўсе адрасы паслаў пачку матэрыялаў з дадаткамі баянсаў на 1-ае кастрычніка і 1-ае красавіка 1928 г. Што даюць гэтыя баянсы для таварышова, якія могуць мець меркаваньне толькі на падставе капітальных лічбаў і гэтых баянсаў. Самае няправільнае ўдзельне абспраўданы становішчы рэчаў.

Так, баянсы на 1-ае кастрычніка 1927 г. дае страт на трэсьце 23.000 руб., а рахунак страт і прыбыткаў на 1-ае красавіка 1928 г. дае прыбытак у 1.989 руб. Зусім не патрэбна рабіць глыбокіх раскопак, каб даказаць, што ня толькі органы, якія складаюць баянсы (Магілёўскі трэст), займаюцца вельмі значным сочывіральствам, але, што горш за ўсё, калі гэтай справай займаюцца органы, якія выкліканы кантраляваць дзейнасць гэтых органаў.

Калі чытаем аналіз Акрфа на баянсы на 1-ае кастрычніка 1927 г., то натрымаемся на такіх вынікі: «сирод дэбэтораў ёсьць няўпэўныя даўгі на суму 73.190 р. ва 1924, 1925, 1926 г.г. і... сільнейшыя даўгі на 14.215 руб. мільёны ва 1926-27 г.». Такім чынам няўпэўныя даўгі, якія прааналізаваны на месцы, трэба было рэзервіраваць камісіі АБК, апошняя-ж вадзьвердала баяно, растумачышы, што «пакодыкі трэст за кожны год з дэфіцытам, гэта бума не рэзервіруецца». Камісія рэзервіравала толькі на суму 46.275 руб., якую хадзя лічыць «зменшанай», бо фонд няўпэўных даўгоў павінен складаць 90.278 руб.

Гэта мудрая пастанова прыяла да таго, што для другіх органаў (якія павінны судзіць аб рабоце трэста), страта выведзена ў 33.900 руб., у той час, калі яна паводле самых асерожных падлікаў вызначаецца ў 91.400 руб.

Ваянсы на 1-ае красавіка 1928 г., якім дэманстрыраваў трэст (асабліва Жалікоўскі) паказваў сваё становішча ў лепшым відзе, у той час, калі гэты трэст на выніках сваёй работы і гаспадарчай дзейнасці зьяўляецца найгоршым. Папярэдні баянсы на 1-ае кастрычніка 1928 г., які быў складзены камісіяй ЭКНА, спецыяльна вылучанай для аб'яўдзаныя прамысловасці Магілёўскай акругі, паказвае страту ў 150.000 р. (акруглена).

Хто вінаваты ў такой мэтамарфозе найгоршай маркі, якая ўводзіць у зман кіруючыя і рэгулюючы органы. У першую чаргу галоўны бухгалтар, які складае такія фальшывыя дакуманты, няхай та будзе сьведома, ці несьведома. За такое дзеянне бухгалтар павінен атрымаць самае цяжкае пакараньне. Побач а галоўбукам павінен быць прыцягнуты да адказнасці кіраўнік гаспадаркі, які меў рад паказальнікаў стратнасці і рэвалюцыйна і сьведома ўводзіў у зман адпаведныя органы для замазаньня сваёй безгаспадарчасці.

Самая жорсткае барацьба павіна вэспіся і супроць кантралюючых рэгулюючых органаў, якія робяць пры аб'яўдзаныя працы таго ці іншага прадпрыемства няправільныя вывады.

На кончык пяра

20 дзён у адным калідоры

17 лістапада 1928 г. член праўленьня Заходніх чыгунак т. Іваноў па загадзе цэнтральнага кіраўніцтва чыг. напісаў рэзалюцыю: «Т. Прашу перагаварыць» (Т.—нач. аддзелу чыг).

Кур'ерша ўнутранае сувязі (?) аднесла паперку ў сакратарыят Заходн. чыг.

Там надрукавалі на машыцы паперку—выклік: «Т. На загадзе НКПС № 620 ад 14-ХІ-28 г. аб нормах працова паравозаў на прамячцы і ў халодным стане ў дэпо ЧПТ напісаў рэзалюцыю—«Т. прашу перагаварыць 17-ХІ-28 г. ч. ЧПТ—Іваноў». Верна: Нач. сакратарыяту № 19-ХІ—23 г.»

19-га лістапада кур'ерша прынесла паперку Т. 30 лістапада Нач. адд. чыг (Т.) напярочіў спраўку у нач. паравознае часткі для перагавору з ЧПТ (членам праўленьня) аб сурнасці і азначэнні загаду НКПС і

„Службовая“ Запіска

Бухгалтар Наркампрацы т. Грэбенчук вырваў лісток з блэк-ноту і напісаў: «Дарэгі Віктар Сьцяпанавіч! Паказчык гэтага, гр. Лагуценка, ёсьць той хлапец, ва якога я прасіў адносна залічэння на курсы. Будзь ласкавы зрабі ўсё, што можаш, ва што буду вельмі ўдзячны!»

Сям'я гэта вылікая і бедная. Вацька атрымлівае невялікую пенсію і вучыць на грошы ня мае ніякай магчымасці, ледзь на хлеб тапае, а хлапца вучыць трэба.

Моцна цісну руку Грэбенччуку. Віктар Сьцяпанавіч—гэта былі вагадныя курсы ЦПТ. Лагуценка—сын служачага, тах салдуваў патрэбу» працаваць, што навучыўся ся лару месцаў, па ўласным жаданьні кінуў работу. Але справа ня ў гэтым. А вось чым гэта мог «услажніць» Віктар Сьцяпанавіч т. Грэбенчук? Ці вавае пытаньне... Гэта-ж

ШТО БЫЛО Ё КАЛЕНІІ „РАССВЕТ“

За 13 вёрст ад Менску знаходзіцца маёнтак былога памешчыка Карніловіча—«Пашковічы». Цесным вальдом акружаюць маёнтак дзьве вёскі: Пашковічы з аднаго боку і Клімавічы—з другога.

У Клімавіча аказалася шмат прыяцеляў. Сирод іх—інспэктар напярочных дамоў Беларусі—т. Баранаў. Усе

ПАД АБАРОНАЮ ПРЫЯЦЕЛЯЎ

Маленькая заметка ў «Звязьдзе» (№ 12): «Былы абшарнік А. Б. Пунік, які меў маёнтак Васілевічы каля Рэчыцы і моцна зьбіваў сялян, зарэка праныўшы ў бухгалтары Мазырскага акрэсьсавана. Пры праверцы бухгалтэры ў Пунікіна выявілася нястача 2.500 руб.»

У гэтай заметцы няправільна толькі тое, што Пунік быў памешчыкам. На нашых вестках ён быў толькі кароткі час кіраўніком маёнтку Вострагляды—у Брагінінскім раёне, Гомельскае акругі. Але і за кароткі час Пунік стаяў «на сьледах», што пасля рэвалюцыі сяліне Брагінскага раёну хлапці яго салдзьякавалі»

Якія мілья і добрыя людзі ёсьць на сьвядзе? Захацелася 17-ці гадоваму хлопцу вымяніць сваіх бацькоў.

Калі ласка! Вэсманы—новыя бацькі не адмаўляюцца, старыя—не супрачаюць. Уходзіць сыноч—няхай ідэе. 17 год кармілі, адзявалі, вучылі—глупства! Няхай другіх «таткаў» і «мамак» заве, няхай другім служыць радасць пад старэйшым...

— Э-э... скажа наш пралетарскі

3-э.—скала наш пралетарскі чытач.—Тут справа нячыстая. За надта многа дабраты за адны прыём. Ці не хавацца за гэтымі нячыстымі, на першы погляд, дакумантамі лодкі манёр нашага класавата воара?

Давайце, пойдзем на сьлядох. Ці ня выдзілі вас, чытач, два словы ў падпісы Сяргея Гурбана «сие твору»? Запыхла ладанам, ці я праўда?

У арыгінале падпіскі яго старых бацькоў Гурбаных старая літара «яць» паранейшаму займае сваё месца. Ці гэта нічога не гаворыць? Які можа быць сацыяльным стан чалавека, які ўпарта не прызнае савецкай арфаграфіі?

Ну, зразумела, асоба духоўная, попрасту гаворачы—поп.

А Мар'я Антоўна Вэсман?—Яго сястра.

Значыць, Сягей?—Яе пляменьнік. А Пётр Вэсман, яе муж?—Савецкі служачы, аграном, член прафсаюза, не пазабудзены права галасы і г. д.

„БРАТОЧКІ“ ДАПАМАГЛІ

Паміж сялянскіх палос у Міатчанскім с.с., Барысаўскага раёну расце 12-15 гектараў маладога прыгожага лесу. Даўгі час гэты лес быў бяспрытульным. «Ліха яго ведае, што в гэтым лесам рабіць і як яго навадаць»,—думалі сельсавет і лясніцтва—ці лесам мясцовай значнасьці, ці дзяржаўным, альбо аддаць каму небудзь—і ніяк не маглі даумацца. Але-ж у той мясцовасьці ёсьць і разумныя людзі.

Кулакі в. Сялішча, Міатчанскага с.с.—Шукан Станіслаў, Карнацкі Рыгор, Аўселевіч Мікалай і Жаўраў Даніла рашылі прыбраць лясок к сваім, як кажуць, рукам і каб ляпей прасвецці справу, не адмовіліся і ад «саюзу» з беднякамі. У сваю кампанію яны запрасілі беднякоў Карнацкіх Рамана і Міколу, і Чайко Хведера і Амеляяна, паабяцаўшы ім «калі» 2 гектараў лесу.

У сакавіку 1928 г. уся гэта кампанія пачала самапраўна сячы лес. Раённая зямельная камісія, даведаўшыся аб гэтым, лес сячы забараніла, а на пасечаны наладзіла арышт. Вачачы, што справа дрэнна, кулакі пачалі шукаць дапамогі ў свайго старшынні с.с. Ульяноўвіча і працстаўніка д-на аб'ядчыка Якута (абоды члені КП(б)Б).

«Сьмірному хрысьціану» ў парку, пад благаславеньне прадстаўніка свайго «слова».

Чорт з імі, з іх сьветапоглядам, няхай адчуваюць асалоду ў «спаркоўным шлюб». Але крыўдна, хто вучыцца і робіць кар'еру на працоўныя нашы грошы? Хто вылучаецца ў аспіранты, перад янім адкрываецца дарога ў вышэйшую навучальную ўстанову Савецкай Беларусі?

А гэты-ж факт не адан. У аспіранты таксама залічана нейкая Зьверова, якая скончыла літаратурнае аддзяленьне БДУ—таксама папоўна! Якая ў яе ідэалёгія?

Чорныя варанты пастойліва лезуць у вочны будынку сацыялізму Яны выбіраюць прытульныя куткі, уяць свае гнёды, пхвваюць наўкола, граваюць над галовамі будаўнікоў....

Трэба хутчэй забіць вочны і раа назаўсёды закрыць доступ у сярэдню грамадзкую насьляніцтву.

СІНЬЛЮЗЬНІК.

— Браточки, вы-ж нашы,—малілі кулакі,—дапамажце-ж вы нам адваваць лясок, гэта-ж наш спакон веку, а вы-ж у нас людзі свае...

— Пабачым,—адказала «начальства».

Пасля гэтага кулакі правялі «самаабкладаньне», сабралі 100 руб. Шукан Станіслаў даў 25 руб., Карнацкі Рыгор—30 р., Жаўраў Даніла—30 р., у адносінах беднаты быў захаваны «клясава» падыход—яна ўся агулам заплаціла 15 р. Зборшчыкам «самаабкладанья» быў кулак Шукан С. і ён-жа перадаў гэты хабар Ульяноўвічу і Якуце. За гэта апошнія халацілі перад райвыканкомам і лясніцтвам аб перадачы кулаком лесу, зазначаючы, што там зусім ня лес, а так... стаіць дзе-нідзе 1-2 драўцы. Дзякуючы гэтаму, лес быў перададзены ў поўнае распараджэньне кулакоў.

Як відаць, Ульяноўвіч больш зрабіў карысьці гэтым заможнікам, бо яны дадзкова купілі яму ў г. Барысаве суконную рубашку за 15 руб.

Цяпер Ульяноўвіч прадуе загадчыкам Міатчанскага млыну, на якую пасаду пераведзен райвыканкомам. Прадуе і чакае добрых і разумных людзей.

П.

П'ЯНЫ КІСЕЛЬ

Напярэдадні камандыроўкі для вагатовікі сена агент Беларускай каторы «Савохлеба»—Кісель, Андрэй Андрэяў—быў занадта салодкім, вяз у зубах начальства, разліваўся ліпкай масай, чырвануў, як наўна даяўчына. Атрымаў аванс у 300 рублёў—абяцаў горы сена, дзесяткі тысяч пудоў. Пасхаў у раён Барышны—пачаў дзейнічаць.

Праз 5 дзён Кісель у Менску.
— Сена загатоўіў?
— Загатоўіў.
— Колькі?
— 21.000 пудоў.
— Малайчына, Кісель!

Кісель яшчэ больш пачырвануў—я то ад таго, што нахалілі, я то па другой прычыне. Просіць прыслаць дроў і прэс.

З Гомелю яму накіроўваць 60 пудоў дроў, з Бабруйска—прэс.
Кісель едзе на месца «загатоўкі». Праз 10 дзён паведамленьне ў катору Савохлеба: «гатава да адпраўкі 6.000 пудоў».

— Ая да Кісель!—дзіўца кантора і прапануе Кіселею сена адгрувіць на станцыі Бабруйска....
Праз 2 дні—ад Кіселя телеграма:

«Менск, Савохлебу. Будзе накіравана Бабруйс 3.000 пудоў сена. Грошы 7.000 рублёў разліку шліце Вагушэвічы. Кісель».

У канторы Кіселя хваляць, але 7.000 рублёў поштай не адважваюцца паслаць. Камандыроўцы свайго інструктара Навумоўскага....

У в. Божжа інструктара здзівіла не гара загатоўленага і спрасаванага сена, а... чырвоны ды п'яны твар Кіселя.

— У чым справа?
У Кіселя язык блытаецца. За яго гаварылі сяляне. І яны расказалі, што Кісель в сваім братам разьядлае па вёсках, п'янствуе, напіўшыся лаець савецкую ўладу, камуністы і хуліганіць....

300 рублёў Кісель «прагуляў». Ледзь было ня прасвоіў 7.000 рублёў. Сена, зразумела, ні фунта.

Кісель аказаўся не салодкім, а прасмердным «рускай горкай» і самагонам.

Зараз Кісель шукае новае дзілае месца, каб зноў прылінуць да савецкага дзяржапарату, зноў абгрызці смачную кастку....

Д.

чысь дамоў Беларусаў т. Баранаў. У гэтыя прыпадкі зьяжджалеся ў калёнію «Расцвет» на паліваньне, вышідь, пагуляць. Варта было каму прыехаць на паліваньне, як назіралеся Балін зарава-жа камадыраваўся ў Новадворскае спажывецкае таварыства купляць усякія напіткі і закускі. Бутэлькі і закуска дастаўляліся проста ў лес і там, далей ад людскога вопа, на ўлоньні прыроды аддавалася даніна богу Вахусу.

Адкуль-жа Клімовіч браў сродкі для вечных п'янак? Гэта бадай, самае цікавае. Клімовіч прадаў дзілачай калёніі імя Кастрычнікавае рэвалюцый аржаной мукі і крун на суму 751 р. 50 к., а запырходаў 533 р. 90 к. Рэшта—на выпіўку. Млын калёніі, які ішоў на два каманіі, і крупэрня, якая працавала цэлы год далі прыбытку ўсяго толькі... 386 р. 34 кап. Хто хоча гэтаму паверыць, няхай верыць.

А потым гэты самы млын узялі ды... спалілі. Хто спаліў млын? Ніхто ня ведае, Адзін назіралеся Балін «сядзеў» на прычым нажару. Але кажуць, што сядзеў ён быццам-бы за тое, што асьмеліўся падаць заяву ў пракуратуру аб зьлічэн-

ваці. Успамінаюць імя Брагінаўскага раёну хацеці яго садзжываць» пасвойму, як ён таго заслужыў, але ён ў час пасьлеў уцячы.

Потым Пушкін дунае то на савецкай службе-пры бальшавіках, то на службе ў дэфэнзыве—пры паліках. Калі Шлудзкі ў 1920 годзе прапрабў свой «паход на Варшаву», Пушкін ўшоў в польскім войскам. А праз 2 гады ён «выліў» у Мазыры і ўмацаваўся на савецкай службе.

Некаторыя мазырскай працаўнікі некалькі разоў папярэджвалі адпаведныя ўстановы, што Пушкін зьяжджале чужым элемэнтам, што яму ня месца ў савецкай установе. Але галасы гэтых працаўнікоў губліліся ў шуме, які ўзнікаўся некаторымі службовымі асобамі—абаронцамі Пушкіна. І Пушкін спакойна арудаваў у савецкіх установах, пад абаронаю свайго прыцэла Лабанава (зараз старшынні Аксельсаюзу), пад носам Маазрэвай РСІ, дзе Пушкін да апошняга часу працаваў у якасьці бухгалтэра дзяржэкспэрта.

Ці паслужыць справа Пушкіна урокам? Такіх-жа, як Пушкін, у Мазырскай акрузе нямат...

А што кажуць сяляне? Яны кажуць, што за Гарнашэвіча жыцьдэ адладуць. Чаму? Ды таму, што Гарнашэвіч ў гэтым годзе абмяняў сялянкам 500 пуд. простага жыта на аравазкое бяз усякіх «процантаў»... арганізаваў майстэрню па рамонце сельгасмашын, дае сялянам машын для апрацоўкі зямлі і г. д.

Можна гісторыя гэта каго небудзь зацікавіць? Тады няхай асьветяць у ёй найбольш цёмныя месцы. А.

В.—н.

Як прасьледвалі рабкора Зуева

Прасьледвалі знайшлі падтрыманьне з боку некаторых працаўнікоў Аршанскай АКК-РСІ Душыцелям самакрытыкі трэба даць па руках!

Аршанская газета «Камуністычны Шлях» у апошнім сваім нумары ўзняла справу аб прасьледваньні рабкора Зуева, адзінага з тых, які сваячасова і правільна ўспрыняў лёзунг партыі аб крытыцы і самакрытыцы. Вулучаны на працу ў якасьці загадчыка магазыну спажывецкага таварыства «Чырвоны Араты», ён зьявіў тасна выкрывае ўчынкі свайго «начальства», ён меў асьмеласьць не прымуць сяго-таго з акруговых адказных працаўнікоў, крытыкаваць, «ня глядзячы на асобы».

Чытачы «Зьвязды» асьвятломлены аб справе аршанскага «сапаратара» Скапца і яго К-о, якому выкрыў паманьны рабкор Зуев. Ён пісаў аб влчынствах Скапца (старшынні раённага праўленьня спажывецкага таварыства), аб тым, што ён незаконна атрымаў 300 руб. на паездку на курорт, што Скапец на запісках раздаў розным адназначным працаўніком сукно, назначанае для праміваньня адатчыкаў ільну-валакна, што ён пасылае сваіх людзей на працу, што ён п'янствуе і г. д. Тут-жа ён пісаў, як намесьціца Скапца, Мартынава раздавала хлеб на спекуляцыю, як загадчык гандлёвым аддзелам Клябань—чалавек з цёмным мінулым, павялічваў цэны і г. д.

Гэта абурыла скапцоўскую «сямейку». І пачалі разам усе думаць, як «прышыць» справу асьмялеўшаму рабкору.

Доўга думаць ня прышлося. Скапец трымае добрую сувязь з спекулянтамі, высюўваецца абвінавачваньне супроць Зуева ў продажы прыватнікам 32 пудоў скуры, прад'яўляецца абвінавачаньне, што ён ў часе хлебных затрудненьняў, купляючы сабе асабіста дроўны, плаціў кааперацыйным хлебам. Але ўсё гэта не пацьвердзілася.

Гэтыя факты відавочнага прасьледваньня рабкора ўсё-ж не прымушаюць пракуратуру заняцца высьвятленьнем усёй падапідкі справы, яна толькі «спынае» заведзеныя абвінавачаньні супроць рабкора.

Хутка падасьпеў разгляд судовай справы над Скапцом і кампаніяй. Цкаваньне Зуева ўмацняецца, адначасова расьце ўціск прыказчыц Прыгожынай і Тамарынай і бухгалтэра Блермана, якія былі за Зуева, якія



Тав. Зуев

сьледчому паказвалі супроць Скапца, якія дапамагалі Зуеву выгуляць усе зьлічынствы скапцоўскай кампаніі.

І апошнім, перад судом, выбрыкам Скапца было зьявіньне ўсіх апошніх трох—Прыгожынай, Тамарынай і Блермана (Зуева звольніць мусіць духу не хапіла).

Зуев адрозу зразумеў прычыны зьявіньня. Ён ідзе да пракурора, звачраваецца ў РСІ, да старшынні яе Вальцыца.

Аднач, Вальнец ў асобе Зуева бачыць «не сымпатычнага» чалавека, які любіць саваць нос куды ня трэба, і сустракае яго словамі: «Вы, т. Зуев, не ў свае справы ўмешваеся. Ён вы хадатай за іх? Калі вы ня кібіце такімі справамі займацца, дык а супроць вас справу заяду».

Зуев замяшпаўшыся, паціснуў плячымі і вышаў.

Словы Зуева хутка пацьвердзіліся. Працоўная сесія аднавіла ўсіх трох зьявіньных з вышатай ім за вымушаны прагул.

Надышоў дзень суда над Скапцом і яго К-о па допісе Зуева ў газэце «Камуністычны Шлях».

На судзе ўсе сьведкі Скапца—гандляры—і сам Скапец імкнуліся ачарніць Зуева, паказвалі, што ён хуліган, злодзей, аформысты, што рэдакцыя газэты «Камуністычны Шлях» ня правільна робіць, друкуючы допісы «такіх» рабкораў.

У аўдыторыі стваралася уражаньне, што суд ідзе не над Скапцом, а над Зуевым.

Але... гэта не дапамагло. Суд прыгаварыў Скапца да 1½ гады зьявольня, Мартынава—да 6 месяцаў, а на Клябаня вылучыў асобную справу.

Скончылася цкаваньне, якое ішло непасрэдна ад Скапца, яго замяняць прыяцелі апошняга з удзелам старшынні АКК-РСІ Вальцыца. Распаўсюджваецца новае «сенсацыйнае» выкрыцьдэ рабкора Зуева: Зуев растраціў 4.500 руб.

Аб гэтым гавораць ня толькі мяшчане, спекулянты, але і працаўнікі акруговых устаноў, працаўнікі АКК-РСІ. Але і гэта не пацьвердзілася.

Тады на сходзе парткмітыву в вусона т. Вальцыца выходзіць новая хлусьня на рабкора Зуева: «Зуев белагвардзец», «контр-рэвалюцыянер».

Вальцыца падтрымліваецца. І на пазьявельні калегіі АПА, дзе стаяла справазладча рэдакцыі газэты «Камуністычны Шлях», член кантрольнай камісіі Вішнеўская і яе муж—інспэктар АКК-РСІ—Вішнеўскі, і адказны працаўнік Краснінаў працягваюць хлусьню Вальцыца: «што вы за газэты, калі ў вас такіх рабкоры, як Зуев, белагвардзец, контр-рэвалюцыянер».

Хто-ж сапраўды Зуев? Перад нами яго паслужны сьпіс.

Зуев—рабочы мэталіст, у 1915 г. забраны ў старую армію. У 1916 г. ён быў прызначаны падпарашчыкам, але-ж хутка папаў у аўстрыйскі палон. У 1918 г. Зуев вярочаецца з палону ў РСФСР і паступае добраахвотна ў Чырвоную армію, дзе знаходзіцца да 1925 г. У арміі тав. Зуев атрымаў 2 падзякі ад РВС Заходняга фронту за актыўны ўдзел у барацьбе з бандамі Булак-Балаховіча і Вераб'я. На франтах т. Зуев 2 разы паранены.

З 1919 г. пачаў пісаць у газэты, ён выкрыў контр-рэвалюцыйную дзейнасьць групы белагвардзейцаў

у Кандэпо 15-й арміі, у выніку чаго расстралялі 12 былых старых палкоўнікаў і афіцэраў.

Зуев адан з тых, хто поўнасьцю апраўдаў перае савецкай улады, хто аддаў свае сілы і ўменьне Чырвонай арміі.

Малюнак прасьледваньня яскраві Кожны дзень прыносіць новыя плёткі, новыя версіі пра рабкора.

Мы патрабуем тэрміновага прыцяньня да адказнасьці прасьледвальнікаў рабкора на чале з б. старшыннёй АКК-РСІ т. Вальцыцам і інспэктарам АКК-РСІ Вішнеўскім, які, між іншым, ўжо ў АКК не прадуецца, 3-пад Воршы.

Парткіраўніцтва дыбам

(Прасьледваньне селькора Жураўскага)

Мы часта сустракаем факты прасьледваньня селькораў з боку кулацтва. У даным выпадку прасьледвальнікамі аказаліся сакратар Слабодкай парт'ячэйкі Дронін і старшыння сельсавету—парт'яец Гнедзька (Калінкавінкі раён, на Мазыршчыне).

Актыўны настаўнік Слабодкай школы т. Жураўскі, пачынаючы яшчэ в 1921 году, карэспандуе ў розныя газэты. У 1928 годзе, ён прыхаце-чытальні арганізаўвае селькорэўскі гурток з 16 чалавек і пачынае выпускаць насьценгазэты.

Але сакратар парт'ячэйкі Дронін забараняе вывешваць газэты да таго, пакуль ён не пераусьціць праз сваю «спэцуру».

І калі ў 2-м нумары насьценгазэты былі напісаны артыкулы аб грубых адносінах Дроніна да жанчын, аб п'янстве старшынні сельсавету Гнедзька,—газэты сьвету ня ўбачыла.

Настаўніка-карэспанданта пачалі цкаваць, прыклеіваць яму ярлыкі шавіністага, абвінавачвалі ў сувязі з кулацтвам, прасьледваньні каму-

ністых і г. д. Яны давалі справу да таго, што селькорэўскі гурток пачаў распадацца.

Партыйная ячэйка між іншым не дагадалася, што сувязь з кулацтвам зьявіньнаўле як раз сам старшыння сельсавету—парт'яец, што ў яго хаце, расьпіваецца самагон і г. д.

Не вядома, да чаго дайшла-б справа далей, пры такой рабоце і «кіраўніцтве» з боку парт'ячэйкі, каб тав. Жураўскі не зьявінуўся ў АКК РСІ і каб туды на месца сваячасова ня выехаў член прэзыдыуму АКК-РСІ і не супакоіў-бы прасьледвальнікаў.

На гэтым, мы думаем, справа не павінна скончыцца. Мы чакаем суровае пастапоны ад АКК-РСІ ў адносінах да сакратара ячэйкі і старшынні сельсавету. Мы лічым, што п'янцінам, рэабшчаным элемэнтам не павінна быць месца ў радок парт'ячэйкі.

Б. Ш.

БЛЕН-НОТ.

Чужы элемэнт

Былі буйны арандатар маёнтку і ляснога гандлю Цырульнікаў Гірш, які эксплітаваў сьляны і рабочыя, увесь час ледзь не в 1918 г. займае савецкія пасады, а ў апошні час прадуе дэсантыкам у Гарадзекім лясніцтве, Рагачоўскага раёну. Будучы прарабам у Рыскаўскай дачы, Цырульнікаў так добра «сарабіў», што пабудаваў сабе ў Рагачэве дом коштам у 10.000 руб.

Ціава было-б ведаць, як былі гандляр пралеа у члені саюзу?

Старшыннёю малочнай арцелі ў в. Логоўчына, Валкавыскага сельсавету, Талачынскага раёну, выяўляецца буйны кулак, які плаціць 617 руб. сельгаснадатку.

Праўленьне арцелі падабрана в такіх-жа кулакоў і заможнікаў. Ці ведае аб гэтым аксельсаюз?

М. Б. Б.

Л. Б.

Б.

Клетчанскія дон-жуаны

Старшыння Клетчанскага сельсавету Вульскага раёну, Полацкае акругі—Лаўрэнцьеў, член партыі, будучы п'яным, уварваўся ў школу, у часе заняткаў і ў прысутнасьці вучняў пачаў прыставаць да настаўніцы і парваў на ёй блявоку.

Сакратар сельсавету, які таксама прыставаў да гэтай-жа настаўніцы з рознымі глумствам, пачаў распаўсюджаць аб настаўніцы розныя гэсьбыны чуткі, за тое, што яна дала яму належны адпор.

Хто аступіць афрыканскую палкасьць клетчанскіх дон-жуанаў?

Л. Б.

Закрыўся зьезд чыгуначнікаў

16-га студзеня скончыўся зьезд чыгуначнікаў. Зьездам абрана новае Беларускае ЦК у складзе 27 членаў і 8 кандыдатаў.

Усебеларуская вытворчая канфэрэнцыя гарбароў

Прэзідыум ЦП саюзу гарбароў склікае на 28 студзеня ўсебеларускую вытворчую канфэрэнцыю прадпрыемстваў Беларускага ЦК.

Пуск новых электростанцый

Канцацца будова новай электростанцы ў Заславі. Пуск на абудзена ў бліжэйшае час.

Праверка беларусізацыі ў рабочых клубах

У бліжэйшы час у Мінску пачынаецца праверка беларусізацыі ў рабочых клубах.

Экскурсія рабочай моладзі ў Барысаў

Сёння выязджае з Мінску ў Барысаў экскурсія рабочай моладзі ў ліку 120 чалавек для азнамялення з заводамі і прадпрыемствамі гора Барысава.

Першы на Беларусі радыё-тэатр

У Цэнтральным Доме Селяніна адкрыты першы на Беларусі радыё-тэатр. У вядомы тэатр уваходзіць спецыяльнае аддзяленне з шырокім масава-культурным характарам.

207.000 руб. на палепшаньне быту рабочых

Саюзы і клубы ў ленинскія дні

Саюз друкароў

На буйных прадпрыемствах і калектывах пачаўся ў панядзелак арганізацыйны дзень аб ленинскіх днях.

Саюз дрэвапрацоўшчыкаў

На прадпрыемствах у часе абедзённага перапынку праводзіцца гутаркі аб ленинскіх днях.

Саюз працаўнікоў мастацтва

Арганізуе 32-ге отуздзеня ў памяшканні Беларускага агульнаахоўнага тэатра агульнаахоўныя ленинскія дні.

Саюз медсанпрацы

Арганізуе на калектывах 21 і 22 студзеня вечары з дакладамі на тэму «5 год сацыялістычнага будаўніцтва на шляхах ленина».

Справа Лесбелу

Справа Лесбелу пачае слухацца 19-га студзеня а 5-й гадзіне ўвечары ў вайсковым судзе.

Справа аб зьдзеках з работніцы пякарні ТПО

16-га студзеня ў клубе саюзу харчавікоў пачаўся паназаваны працэс па справе аб зьдзеках з работніцы 2-й пякарні ТПО Ясінскай.

Старшыняўства — нароўдзены 3-га вуч. т. Мінкіна пры ўдзеле пам. пракурора т. Гарат і грамадзянска абвінавачаных — прадстаўніка ЦСПСБ — тав. Рохліна.

Ясінская — адзіная работніца ў пякарні. Асабліва хулігані ў прыставаў да яе рабочы лена Банцарэвіч.

Увечары 18-га студзеня ў памяшканні залі пачаўся суд па справе аб зьдзеках з работніцы 2-й пякарні ТПО Ясінскай.

Вечар мастацкага слова

Гэтае ввечары мае жанр — эстрада перажывае крызіс. У большасці выпадкаў гастроліючыя ў нас прадстаўнікі гэтага віду мастацтва даюць аўдыторыі стэропэантны характар, насычаны сваё выступленні эстрады і мастацтва.

Да такіх пінэраў-адрэджэнтаў эстрады вядзецца артыстам дзяржтэатраў М. Д. Зьвездзіч, які 13 студзеня г. г. упершыню выступіў на менскай клубнай сцэне.

Справа Лесбелу

Менскага акруговага суду калегіяй Вярхоўнага суду БССР.

Справа аб зьдзеках з работніцы пякарні ТПО

часткова вінаватым у тым, што часта яе даяў.

Свае хуліганскія ўчыны Банцарэвіч тлумачыць жаданьнем «пабалавацца».

На запытаньне суду, чаму Ясінская ўвесь час зносіла ўсе зьяўляў Банцарэвіча, Ясінская адказае — яна баялася страціць месца.

З паназаваньня сьведка высьвятляецца таямніца, што загадчык пенароў Цьвірна знаходзіўся ў прыцэпных адносінах з Банцарэвічам і ўсямі чынам стараўся яго выгарадзіць.

Справа Лесбелу

Менскага акруговага суду калегіяй Вярхоўнага суду БССР.

Справа аб зьдзеках з работніцы пякарні ТПО

часткова вінаватым у тым, што часта яе даяў.

Свае хуліганскія ўчыны Банцарэвіч тлумачыць жаданьнем «пабалавацца».

Першыя сьведкі

Раніца 18 студзеня прыносіць новыя дэталі, якія яркімі рысамі кладацца на агульны малюнак зьдзекаў з Баршай.

Ніякага «рамана» з Тачыліным ня было. Гэта такая-ж хлусня, як і тое, што яна «заігрывала» з Пчолкіным.

Думка аб глыбокай прорве, якая, нібыта, ляжыць паміж «рускімі» і «ідн» (яўрэі), даўжэе сьвядомасьць.

Паміж іншым, высвятляецца, што апошнія два дні Баршай часта сустракалася з Ніцыеўскай і Гладковым.

Суд здавальнае хада ішчтва пракурора аб прыняцці мер да Ізаляваньня Баршай ад падсудных, бо ўпаўне магчыма, што апошнія «абрабавалі» пужліваю, дзверліваю дзіўчыну ў належным кірунку.

Пасьля Баршай дае паназаваны работніца з «Кастрычніка» — партыйка тав. Ізотава.

Пасьля Баршай дае паназаваны работніца з «Кастрычніка» — партыйка тав. Ізотава.

Ізотава не заўважала за Баршай нічога «ненармальнага» і «лёгкадумнага».

— Сорам, каб усе ведалі... сорам... сорам... — цьварыла яна.

Ізотава не заўважала за Баршай нічога «ненармальнага» і «лёгкадумнага».

— Ніякай культурнасьці ня было, што гаварыць... і ў адзнаку махнула рукой.

У адказ з лаўкі падсудных падмаецца Пчолкіна — ён жа камуніст.

— Я вось накіот Ізотавай. Даўлюся, як гэта яна, камуністка, гаворыць, што ня было культурнасьці і не вялася работа.

— Ці ж яна ня бачыла лезунгаў, якія вісяць у нас на сьценах?

— Няўжо яна ня бачыла, што ў сталюцы ірдзе лезунг: «Няхай жыць культурная рэвалюцыя!» — і Пчолкіна, відаць, пакрыўджаны ў лепшых пацудзіцах, сеў на месца.

Магчыма, што лезунгі сапраўды вяселі на сьценах заводу «Кастрычнік», магчыма і чырвоны куток зьіў чырваньню, убранным, радуючы сэрпы камуністы, падобных да Пчолкіна.

Аднак культурная рэвалюцыя на заводзе дрыма сабе адчувала. Ці не характэрна, што Баршай нават ня ведала жанарганізатара гуты, з боку якой можна было б мець абарону.

Ці не характэрна гэта, што калі хулігані тлуміліся над пелам Баршай — яна крычала: «Мама! — Загадчыку цэха Пчолкіну мабыць не па розуму, што калі ў яго цэх здарыўся выпадак, па сваім ганебным выяўленьні вельмі блізка да чубараўшчыны, — то

скае пляхнула вахой паміж ног дзіўчыны. Міліцыянер Красненскі стаў тут-жа са стрэльбай і спакойна наіраў.

— А цябе што трэба... жыдоўская морда! Новы абаронца знайшоўся! Жыд за жыдам цягое! — накінуўся на Эзентуха Тачылін і Грузьдзеў, калі ён узняў голас.

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

А праз некалькі дзён адміністрацыя абвясціла сьвядому вымову, у якой і Баршай ставілася на від яе «недэцыпнаванасьць».

тут «голым» лезунгам аб культурнай рэвалюцыі прыкрывацца брыдка, а партыйцу — праступна.

Пчолкіны з ячэйкі «Кастрычнік», разьвесіўшы на сьценах аграбныя лезунгі, яўна прагледзлі тыя абставіны, у якіх стала магчымым усім вядомай справа Баршай.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.

Што антысэмітызм быў на гуде бытавым зьявішчам — у гэтым няма сумнення. Як відаць, нават яўроі рабочыя мірыліся з гэтым, як з пэчым няўхільным.



Сьведкі

Лезунгі і сапраўднасьць

Маленькі інцыдэнт на сцэне. Сьведка Ізотава, работніца-камуністка, сьведчыць:

— Ніякай культурнасьці ня было, што гаварыць... і ў адзнаку махнула рукой.

У адказ з лаўкі падсудных падмаецца Пчолкіна — ён жа камуніст.

— Я вось накіот Ізотавай. Даўлюся, як гэта яна, камуністка, гаворыць, што ня было культурнасьці і не вялася работа.

— Ці ж яна ня бачыла лезунгаў, якія вісяць у нас на сьценах?

— Няўжо яна ня бачыла, што ў сталюцы ірдзе лезунг: «Няхай жыць культурная рэвалюцыя!» — і Пчолкіна, відаць, пакрыўджаны ў лепшых пацудзіцах, сеў на месца.

Магчыма, што лезунгі сапраўды вяселі на сьценах заводу «Кастрычнік», магчыма і чырвоны куток зьіў чырваньню, убранным, радуючы сэрпы камуністы, падобных да Пчолкіна.

Аднак культурная рэвалюцыя на заводзе дрыма сабе адчувала. Ці не характэрна, што Баршай нават ня ведала жанарганізатара гуты, з боку якой можна было б мець абарону.

Ці не характэрна гэта, што калі хулігані тлуміліся над пелам Баршай — яна крычала: «Мама! — Загадчыку цэха Пчолкіну мабыць не па розуму, што калі ў яго цэх здарыўся выпадак, па сваім ганебным выяўленьні вельмі блізка да чубараўшчыны, — то

рабочы-камсамалец, абазваны «жыдоўскай мордай», ніяк на гэта не рэагаваў, ня імкнуўся каго-небудзь паведаць.

— Каб камсамалец, ці партыец так абазваў — я пажаліўся-б, — кажа ён, — а на іншых — не звяртаў увагі, па несьвядомасьці. Няхай іх!

Ізотава гаворыць, што эпітэт «жыдоўскай морда» быў нават, прынамсі не абразлівым на гуде; як прытушаны, але не задаты зусім агонь, антысэмітызм мог працягнуць у любы дзень. Абы толькі быў падхадзачы момант.

Бытавы антысэмітызм, настолькі блізкі хуліганству, жыў на заводзе пад відам нібы нявінны, а на самай справе агідных «жартаў», аразумела выбіраючы для сябе слабейшыя і безадказныя ахвяры. Так было з Баршай.

Работніцам, як гэта відаць з паназаваньня на судзе, наогул жылося на гуде ня солідна.

— Як быццам ты нічога ня варту — гаворыць камуністка Ізотава — прама з грабязю мяшаюць.

— Некаторыя майстры пад відам адачы кватэр скарыстоўвалі работніц за прыслуг сабе, ня было нават калі наведваць сходу. На вытворчасьці работніц ня злучалі на больш адказную работу. Лялі іх усё маццей і часцей.

— Тое, што пішуць у газетах, — гаворыць Ніцыеўская — каб майстроў не баяцца, дык у нас гэтага няма. Як пры пане было, так і асталося.

У такіх абставінах магла ўзнікнуць не адна падобная справа Баршай, а дзесяткі.

Баршай тут аказалася самай «падхадзачай». Яна толькі-што асталося працаваць, ня была сябрам саюзу Ізотава, дрыжала на сваім месцы. Гэта яе штурхала ў залежнасьць ад майстра.

Да гэтага няведаньне мовы, трысцьлінасьць і забітасьць Баршай — рэблы яе лепшым аб'ектам для пасьмішчэньня, зьдзекаў.

— Ідзі паскардзіся ў заўком — в насмешкай казалі ёй хулігані.

Яна шукала дэмнага кутка, каб схавацца і адпачаць свой жал. Яна хацела свае сінякі, маўчала, каб схаваць зьдзекі, якіх саромілася як жанчына.

А Пчолкіны з ячэйкі ў гэты час пісалі лезунгі.

Баршай тут аказалася самай «падхадзачай». Яна толькі-што асталося працаваць, ня была сябрам саюзу Ізотава, дрыжала на сваім месцы. Гэта яе штурхала ў залежнасьць ад майстра.

Да гэтага няведаньне мовы, трысцьлінасьць і забітасьць Баршай — рэблы яе лепшым аб'ектам для пасьмішчэньня, зьдзекаў.

— Ідзі паскардзіся ў заўком — в насмешкай казалі ёй хулігані.

Яна шукала дэмнага кутка, каб схавацца і адпачаць свой жал. Яна хацела свае сінякі, маўчала, каб схаваць зьдзекі, якіх саромілася як жанчына.

А Пчолкіны з ячэйкі ў гэты час пісалі лезунгі.

Сакратар ячэйкі вялым голасам казаў цяпер суду, як яны ў той час «завастралі ўвагу» і прыводзілі кампанію. І надала характэрна для агульнага становішча на гуде тое, што на заводзе дзесяткі аб зьдзеках над Баршай, дырэктар гуты — ён жа член бюро ячэйкі, абвясціў строгую вымову на толькі гвалтаўніком, але І... Баршай.

Тэй самай Баршай, якая заплакаўшы ноч казала камуністы Ізотавай в адвагай:

— Нікому не кажы. Ня трэба на сьведзе жыць!

А. ЗУЕУ.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

Сёння 18-га студзеня г. г. а 7 гадзіне ўвечары ў памяшканні залі пачаўся суд па справе аб зьдзеках з работніцы 2-й пякарні ТПО Ясінскай.

У вайсковым судзе.

Справа Лесбелу пачае слухацца 19-га студзеня а 5-й гадзіне ўвечары ў вайсковым судзе.

Справа аб зьдзеках з работніцы пякарні ТПО

часткова вінаватым у тым, што часта яе даяў.

Свае хуліганскія ўчыны Банцарэвіч тлумачыць жаданьнем «пабалавацца».

На запытаньне суду, чаму Ясінская ўвесь час зносіла ўсе зьяўляў Банцарэвіча, Ясінская адказае — яна баялася страціць месца.

З паназаваньня сьведка высьвятляецца таямніца, што загадчык пенароў Цьвірна знаходзіўся ў прыцэпных адносі

для широких масс трудящихся культуры. Систематично будут выдвигаться радие-каптеры.

207.000 руб. на палешанье быту рабочих

На палешанье быту рабочих направила Белгосплан трест «Алгус» 207.000 р. 3 готай суми калі 100.000 р. выдзелена на пабудову алякага інтэрвату для рабочих у Шклове.

Масовы поход лыжнікаў за горад

Спартывне т-на «Дэнама» наладжыве 20 студзеня масавы поход на лыжах за горад. У походе прыме ўдзел каля 300 фізкультурнікаў.

Да такіх п'янераў астрады належыць артыст дзірж-тэатраў М. Д. Зьвездзіч, які 13 студзеня г. г. упершыню выступіў на менскай клубнай сцэне. Гутарка ідзе пра вечар настаскага слова і тэатралізавае літаратуры, што адбыўся ў клубе Мэдсанпраца. Ужо рэпертуар гаворыць сам за сябе. М. Д. Зьвездзіч выканаў наступныя рэчы: «Поля» — Мейкана, «Мужик Яким Нагой» — Някрасава, «Песьня о буревестнике» — М. Горькага, «Орел и ястреб» — Полонского, «Трубадур» — Яміровіча-Данчанка, «Багатырський бой» — Д. Беднага, «Партбилет 224.332» — Бзымевска.

Глядач на сцэне бачыць аднаго чалавека, які тужыцца выканаць ролі двух асоб, а двух асоб, у выкананьні аднаго чалавека. Рэ-адзім выкананьня — поўны. І гэта дасягненца без звычайнае тэатральнае мішуры. Натуральна, што такое выкананьне пакідае на сабе добрае уражаньне. Таксама падбор рэпертуару задавальняе вымагаць здаровага пралетарскага асяродку. Але той, хто ад выступленьня артыста чакае эротыкі, таннага маштаческага гумару, — той наўрад ці будзе задаволен. В. Л-ч.



Працэсы работы на шкляннай гучэ.

Сьпевак кіно «Кіно-сыск». Пачатак а 8 і 10 гадз. увеч. Выклікаецца 2-я група дружныя парадку. У суботу, 19-Г—23 в., у парт-кабінэце (малы зал) а 7 гадзіне ўвечары — кінгультайма т. Пенцыпера на тэму — «Як пабудавань даклад аб працы лядзікі і абслугоўваньня ёю ар-ганізацыі за 5 год са дня стварэньня». Яўна для ўсёх сакратароў лядэск абасяжкова.

Адзаны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ

С. Е. Н. Ъ. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
ПЯТНІЦА, 18 СТУДЗЕНЯ
для саюзу мэдсанпраца
НАД НЁМНАМ Печатак а 8 гадз. увечары.

КІНО-ТЭАТР Культура	Ад аўторка, 15-га студзеня Мастацкі баавік Межрабпом-фільм. Масква — Праматэоў Берлін. „САЛАМАНДРА“ У главоўн. ролі Бернгара Гэтцье.
КІНО Цырвоная Зорка	Ад аўторка, 15-га студзеня „Сапраўдны джэнтльмэн“ Звыш праграмы — КІНОХРОНІКА Белдзяржкіно № 47
КІНО Інтэрнацыянал	Ад аўторка, 15-га студзеня 1) „Д ПОШНІ РЭЙС“ 2) „КАХАНЬНЕ І СПОРТ“
КІНО Пралетары	1) „Браняносец Пацёмкін“ 2) „АСЯ“ Пачатак а 7 гадзіне.
1-шы Дзіцячы кіно-тэатр Юны п'янер	„Вася Рэфарматар“ у 6 чаотках. Кашт білету 10 кап.
КІНО Спартак	Звыш праграмы гастролі вядомых юмарыстых-сатырыкаў БРОУНТАЛЕЙ (папаша і сын) Вечар юмару і сьмеху! На ПРАЦЭС АБ 3.000.000 каляды! у главоўн. ролі ІГАР ІЛЬЛІНСКІ. у 6 ч.

КАЖДОМУ савецкаму, торговному, кооперативному работнику необходимо быть подписчиком **БУХГАЛТЕРСКИХ КУРСОВ НА ДОМУ**

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ

Продолжительность курсов 8 месяцев. Прием производится круглый год. На курсы принимаются лица обоего пола с 16 лет с образованием 4 группы семилетия.

По окончании курсов выдаются установленные свидетельства.

Плата за первый месяц 5 р., а остальные по 4 р. в месяц, переводится в начале каждого месяца по адресу: Минск, Всекобани, текущий счет № 682, а подробные условия высылаются за две десятикопеечные марки.

С вопросами обращаться: Минск, Всекобани, ЗАОЧНЫМ КУРСАМ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
К пятилетней годовщине смерти В. И. ЛЕНИНА
В ПРОВОДИМЫЙ ГОСИЗДАТОМ с 1 по 31 ЯНВАРЯ 1929 г.

МЕСЯЧНИК ЛЕНИНСКОЙ КНИГИ

для всех категорий коллективного и индивидуального потребителя установлена скидка в 40%

КАЖДЫЙ партиец, комсомолец, рабочий, крестьянин, служащий

ДОЛЖЕН ОРГАНИЗОВАТЬ и ПОПОЛНИТЬ СВОЮ ДОМАШНЮЮ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ВСЕ БИБЛИОТЕКИ

профсоюзные, политпросветские, кооперативные, ведомственные, красноармейские и школьные, все клубы, избы-читальни, ленинские уголки

ДОЛЖНЫ ПОПОЛНИТЬ СВОЕ КНИЖНОЕ ЯДРО

ЛИТЕРАТУРОЙ О ЛЕНИНЕ И ЛЕНИНИЗМЕ

Школам и библиотекам при покупке литературы будет выдана бесплатная премия — художественный двухкрасочный плакат „ЧТО ЧИТАТЬ О ЛЕНИНЕ И ЛЕНИНИЗМЕ“.

Исчерпывающий список литературы о ЛЕНИНЕ и ЛЕНИНИЗМЕ помещен в бесплатном каталоге ЛЕНИН и О ЛЕНИНЕ, изд. 2-е. В ближайшие дни выходит изд. 3-ье.

Полный список изданий Института Ленина при ЦК ВКП(б) помещен в бесплатном каталоге „ИНСТИТУТ ЛЕНИНА при ЦК ВКП(б)“. Каталог выходит на днях.

Заказы направлять в Белорусское Отделение Гиза РСФСР Минск, Советская, 41, тел. 6-68
КАТАЛОГИ ПО ТРЕБОВАНИЮ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕСПЛАТНО.